


САНАВІК
1931

XVIII

7441 (XIV)

Б4 2238



ДЛЯЎНЧЫ
БЕЛАРУСІ



З Ъ М Е С Т

Перадавая—нашы ізвестныя землі да па... Пушніца. Аб веснавой нарыхтоуды пушній—**Бунтар**.
Будаўніцтва гаспадаркі. Наліпніца і рэдакцыя кавэрациі павіны быць аўтданы—**І. Ц. За**
справднага гаспадара—**В. Сушкевіч**. Трусарадоўка. Першыя крокі—**Мік. Цалеш**. Наліпнічай
прастыка. Намываныя квадраты—**А. А. Гайдук**. Наліпнічыя спіцы—**А. Ляўроў**. Яшча пра отрым-
леніе—**А. Ляўроў**. Іх комічнасць—**А. А. Падліпнічыя стрэльбы**. Чаму вы не падліпнічадзе злы-
тоўкай—**У. Шаркоў**. Свойства даўжынных разыніціція сабакаглоўлю ў БССР—**Ч. Перав-
ытын**. Гэта таварытата і ягоўкай із грамадскім бусінісом—**М. Кошка**. Рыхтумен да вясны—**Сіда-
ровіч**. Чыбель цеплюху—**Лаханец**. Эзотэрыка вакі—**Падліпнічы**. Прадуе калекса—**Падліп-
нічы**. Стубамід **У. Шаркоў**. У будучынных Штатах. У Канадзе. Рынак мясоу—**М. Зубароў**.
Важнае памяць чынных нарыхтоўкі—**Р. Сільвікі**. Аб чым гаворыць грамата—**Бунтар**. **Клім.**
Барашымаў будзе пабудаваны—**Р. Сільвікі**. Грамата Хроніка. Эзода Белка хотіць у Белкалгас-
цэнтрам із узвесілдненіях падліпнічай кавэрациі з колгаснай систэмай.

АДЧЫНЕНА · ПАДПІСКА
НА НАШУ ЧАСОПІСЬ

на 1931 год

ПАЛЯЎНІЧЫ БЕЛАРУСІ

ГОД ВЫДАНЬНЯ V.

СКЛАД СУПРАЦДОҮНІКАЎ ЧАСОПІСІ:

ЗНАТAKІ ПАЛЯЎНІЦТВА: праф. ФЕДЗЮШЫН, МАРКЕВІЧ, ЕСІПАУ, ЗУБА-
РОУСКІ, КЛЧЫОНІ, ПЯТРУНКЕВІЧ, ВІНІЦКІ, ЯЛІН, ПЯЧОНКІН, ГЕНЕРОЗАУ,
РОХМАНІН. ШТАМ, САЦІНСКІ, ЧЭЛІШЧАУ, САЛІН, ЛАУРОУ, ГАТАЎІР і інш.

ШТО АДБІВЛАЕ ЧАСОПІСЬ?

Паляванніе, рыбны промысел, звыраводства, аруж. тэхніку, сабакаглоўлю.
Будаўніцтва паляўнічай гаспадаркі і налагасбудаўніцтва, быт паляўнічага і рыбака.
У кожным нумары, даецца агляд замежнага паляўнічага друку.

ШЫРОКА СТАВІЦЦА ЛІТАРАТУРНЫ АДДЗЕЛ: АПАВЯДАНЬНІ, НАРЫСЫ,
ВЕРШЫ.

Выпісвайце, чытайце, раснаўсюджвайце.

ПАДПІСНАЯ ЦАНА: на год 2 руб., на $\frac{1}{2}$ года—1 руб. 20 кап., асобны
нумар—30 кап.

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА ва ўсіх паштовых аддзяленіях і раённых тава-
рыствах паляўнічых.

ПАЛЯЎНІЧЫ БЕЛАРУСІ

ОРГАН БЕЛАРУСКАГА
ПРАМЫСЛОВА-КАЛІЭРАЦЫЙ НАГА
САЮЗУ ПАЛЯЎНІЧЫХ

г. Менск. Савецкая, 68, тел 14-66

ВЫДАНЬЕ
ГАЗ. БЕЛАРУСКАЯ ВІСКА
ПЯТЫ ГОД ВЫДАНЬЯ

УМОВЫ ПАДПІСКИ:

- На 1 год 2 руб. — к.
- На поўгода 1 руб. 20 к.
- На 3 месяцы 70 к.
- Асабыны нумар наштуе 30 к.

1931 №
САКАВІК

3

XVIII

7441

(XIV) Нашы неадкладныя задачы

XVI Зьезд партыі даў па прамысловасці наступную дырэктыву:

„... Асаблівая ўвага павінна быць звернута на разьвіцьцё экспартных галін пра-
мысловасці, якія павялічваюць нашы
валютныя рэсурсы і якія, тым самым,
адкрываюць новыя дадатковыя магчы-
масці ў справе ўзмацинення тэмпаў
індустрыялізацыі краіны.

Рост патрэбнасціяй широкіх рабочых
і сялянскіх мас і задача сыстэматычнага
падвышэння матар'яльнага і культурнага
ўзроўню іх жыцця, з аднаго боку, абме-
жаванасць сельска-гаспадарчай сырэвін-
най базы, якая абміркоўвае магчымасць
разьвіцьця галін лёгкай індустрыі, з другога
боку—вымагаюць, каб на працягу
апошніх трох год было забясьпечана
ў асноўным вызваленне прамысловасці
па перапрацоўцы сельска-гаспадарчай сыр-
евіны ад залежнасці ў адносінах зам-
ежнага рынку і давядзеніе сырэвінай
базы прамысловасці СССР да ўзроўня,
які-б забясьпечваў поўнае выкананьне
пяцігадовага пляну і максымальная за-
грузка існуючага абсталявання адпаведных
галін лёгкай індустрыі...“

Гэта дырэктыва XVI Партзьезду
ўскладае на паляўнічую кааперацыю ад-
казную задачу ў сэнсе разьвіцьця вытвор-
часці ў сваёй сыстэме з тым, каб садзей-
нічаць нашаму соцывязтвычнаму будаў-
ніцтву.

Белкохутсаюзам упяршыню на 1931 г.
вызначан плянавы пераход усёй паляў-
нічай сыстэмы на вытворчы ўхіл. Гэты
план пераходу на вытворчы ўхіл патрабуе

актыўнага ўдзелу усёй паляўнічай гра-
мадзкасці.

Галоўным у пляне працы на 1931 г.
з'ўляецца трусаўшадоўля, зверагадоўля,
будаўніцтва паляўнічай гаспадаркі і пад-
рыхтоўка кадраў.

Трусаўшадоўля.

Самым рэнтабельным, што дае шпаркі
зварот сродкаў і прадукцыю—мяса і
скуркі, з'ўляецца трусаўшадоўля. На гэтую
справу адпускаецца пераважная сума
грошай. У паляўнічай кааперацыі БССР
у 1931 г. гэта праца павінна пачацца
з 4.500 шт. асноўнай статкі трусоў. Гэта
колькасць разъміркоўваецца па 35 гас-
падарках, з якіх: 32 гаспадаркі па 110-115,
у двух па 300 і ў адной ад 450 да 600
галоў.

У першую чаргу ўзята ўстаноўка, каб
трусятнікі будаваліся пры моцных тава-
рыствах, а потым з гэтых трусятнікаў
племянны матар'ял будзе разъміркоў-
вацца па іншых таварыствах і для ўкам-
плектавання іх трусятнікаў. Вызначана
арганізація трусятнікі ў наступных раён-
ных таварыствах на 115 трусоў: Рэчыца,
Брагін, Хойнікі, Гомель, Жлобін, Ветка,
Чачэрск, Полацк, Віцебск, Бабруйск,
Дрыса, Слуцк, Парычы, Барысаў, Чэрвень,
Сымілавічы, Мазыр, Петрыкаў, Лельчыцы,
Магілеў, Быхаў, Рагачоў, Юравічы, Мсьці-
слаўль, Клімавічы, Крычаў, Ворша, Горкі,
Лепель, Койданаў, Пухавічы і Бярэзіна.
На 300 галоў у Менску і Бешанковічах.
Ад 450 да 600 у паляўнічых калгасах
„Белкохутсаюза“ ў Добрамысьле Лёсні-
скага раёну.



Астатнія раёны, якія ня ўключаны ў план трусаўадоўлі, могуць і павінны таксама заняцца трусаўадоўляй, але мяркуючы працу так, каб утрыманье трусятніка было самае таннае і пад сілу таварыству, арганізуючы трусянінкі пры калгасах, саўгасах і інш. Система трусаўадоўлі ў паляўнічай кааперацыі вызначана гарэмная.

Зьеврагадоўля і паляўнічая гаспадарка

У паляўнічай гаспадарцы 1931 г. павінен быць пераломным годам, бо ў гэтай галіне будзе праведзена вялікая праца. Лік заказнікаў павінен быць даведзен да 80 з агульнай плошчай 22.400 га. З нарава організуемых заказнікаў будзе 7 бабровых, адзін на коз, адзін на ва аплавуючу і балотную дзіч, аддін на выдроў і адзін на кабаноў. Адназасова ўзмоцніца ахова заказнікаў, будзе ўчынена аслупаванье, а таксама падсеў кармавых траў і пабудова кармушак для падкормкі дзічы ўзімку.

У мэтах учынення шырокага вопыту па вывучэнню спосабаў вядзеняня паляўнічай гаспадаркі арганізуецца 12 прыпісных гаспадарак у раёнах: Менск, Барысаў, Ворша, Магілёў, Бабруйск, Гомель, Полацк, Віцебск, Мазыр, Горкі, Шклов, і Рэчыца.

Для ўцягнення грамадзкіх сіл і сродкаў па разьвіцці зьеврагадоўлі і абслугоўванья паляўнічай гаспадаркі вызначана арганізаціаць дзесяць паляўнічых пра- мысловых арцеляў ці калгасаў з ухілам на гадоўлю зьевроў і трусоў.

Для аднаўлення паляўнічай фаўны завозіца 30 пар сібірскай вавёркі і 40 пар зайцаў з-за меж БССР. Для разьвя- дзення ў поўняволі ў Добрамысьлянскі паляўнічы саўгас увозіцца з пар баброў, 5 пар выдры, 5 пар дзікаў кабаноў. У няволі вызначана разьвядзенне ў паляўнічых саўгасах і арцелях енатаўідных сабак і норак. Таксама вырашана гада- ваць сабак паляўнічых і аўчарак. Апроч таго павінны быць арганізаваны троны пра- мысловыя гаспадаркі пярнатай дзічы.

Культасветная праца і падрыхтоўка кадраў

Недахоп патрэбнай паляўнічай каапэрацыі людзей зьяўляецца самым хворым

зьяўшчам. Этае прычыны ў першую чаргу будуть праведзены кароткатэрміновыя курсы для перепадрыхтоўкі і падрыхтоўкі кадраў. Треба ўзмацніць працу па ўцягненню паляўнічых у завочныя курсы паляўніцтва, якія існуюць у Маскве пры Інстытуце паляўніцтва, для чаго райтаварысты павінны павесьці адпаведную работу між паляўнічых. Мы павінны стварыць на месцы свой актыў, дамагаючыся ўзвышацца на належную вышыню яго культурнага ўзроўню.

Культасветная праца ў нашай сістэме амаль адсутнічае. Треба дабіцца карэннага пералому ў культурна-асветнай працы. Праз культработу мы павінны выхоўваць свой паляўнічы актыў.

Да гэтага часу не ва ўсіх раёнах ёсьць насыценгазеты, не арганізаваны бібліятэкі перасоўкі па ячэйках, няма гурткоў як паляўнічых, таксама і па вывучэнні асобных галін паляўнічай гаспадаркі. Мы павінны памятаць, што бяз узвышацца пісьменнасці, культурнасці, набыцця тэхнічных ведаў працоўным насельніцтвам вельмі цяжка будаваць соцялізм.

Капітальнае будаўніцтва і мобілізацыя рэсурсаў

Выкананьне пяцігодкі ў чатыры гады патрабуе напруманага ўдзельнічання ў гэтым усяго працоўнага насельніцтва. 1931 г. зьяўляецца трэцім рашающим годам у выкананьні пяцігодкі. Партыя патрабуе ад кожнага комуніста, ад кожнага рабочага, калгасніка, бедніка і серадняка даць янімага больш энэргіі краіне ў сваёй працы па выкананьне пляну трэцяга году пяцігодкі. Жыццё ўшчэнт разъбіла апартуністычныя тэорыі правых і „левых“ ухілістых. Краіна шпаркім тэмпам перабудоўваецца на сацыялістычны лад. Паляўнічая кааперацыя ня можа адставаць ад агульных тэмпаў працы, якія вызначаны камуністычнай партыйяй.

На капітальнае будаўніцтва 1931 г. паляўнічая кааперацыя адпускае 299.900 руб. уласных сродкаў. Апрача капітальнага ўкладання патрэбны сродкі на аперацыйныя выдаткі. Этае прычыны нам неабходна сабраць за 1931 г. ня менш 225.000 руб. паявых узносаў, частка якіх пойдзе на разьвіццё паляўнічай гаспадаркі. Апрача таго мы павінны павесьці ба-

рацьбу за зьмяншэнне выдаткаў, павялічыць зварот тавараў, ліквідаваць запазычанасць па нашай сістэме, а галоўнае павялічыць нарыхтоўкі пушмехсыравіны асабліва другарадных відаў.

a) Нарыхтоўка крата—павялічыць унутраныя рэсурсы краіны

Вялікая карысць ад мабілізацыі ўнутраных рэсурсаў як дзяржаве, так і паляунічай кааперацыі ў гэтым годзе будзе ад нарыхтоўкі паштака і крата. Да гэтага часу на нарыхтоўкі гэтых звяркоў мала звязралася ўвагі. Гэтага не павінна быць.

Мы павінны спачатку вясны ўдарным парадкам ўзяцца за нарыхтоўку крата і паштака. Трэба мабілізаваць увагу ўсяго насельніцтва на выкананьне плянаў вясеннях пушных нарыхтовак. Трэба, каб у кожным сельсаведце, у кожнай паляунічай ячэйцы былі зборшчыкі пушмехсыравіны, арганізатары нарыхтовак крата. Кожны працаўнік райтаварыства павінен не сядзець толькі ў краме і чакаць пакуль яму прыняксудзь пушніну, а сам арганізаваць зборку крата, у 1931 г. мы павінны нарыхтаваць на менш 1.000.000 скурак крата.

ЧУЮ ўвагу паляунічай кааперацыі — на
ВЫКОНАНИЕ ПЛЯНАУ ВЕСЕННЫХ ПУШНЫХ
нарыхтовак.



Біолёг Белдзяржзапаведніка Патцэр вывуча вавёрку.

б) Устаненіне трусаагадоўлі павялічыць
унутраныя рэсурсы

Трэба знайсці спосабы патаненія трусаагадоўлі, упрасьціць будаўніцтва, не пераплачваць на корму і эканоміць яго, адшукваць танны корм і месцы для развіядзенія трусоў на волі, што дасць таксама эканомію рэсурсаў.

в) Узмацніць нарыхтоўкі другародных
відаў пушніны

Нарыхтоўка лекавых траў, пуха, пяра і ўцільсыравіны дасць вялікую эканомію і павялічыць унутраныя рэсурсы краіны для сацыялістычнага будаўніцтва, ад чаго будзе карысць і нашай кааперацыі.

Бальшавікі павінны аўладаць тэхнікай

Выкананыне пляну 1931 году шмат залежыць ад нашай падрыхтоўкі, ад нашых ведаў у працы. Калі сталая працаўнікі т-ва пачнуть самі працаўцаў па трусаагадоўлі, зьеврагадоўлі і інш., і будуць добра кіраўцаў гэтай справай, дык, бязумоўна, плян вызначаны „Белкохотсаюзам“ будзе поўнасцю выкананы. Трэба, каб кіраўнікі таварыстваў навучыліся працаўцаў. Дырэктыва нашае партыі павінна быць выканана не толькі кіраўнікамі таварыстваў, але ўсімі паляўнічымі, усімі ячэйкамі. Тэхніка—гэта галоўнае для выкананыя паставленых перад намі задач, таму трэба быць знаёмыі з тэхнікай у сваёй справе, у справе будаўніцтва паляўнічай гаспадаркі, з тэхнікай працы не толькі па гандлю, але і па развіядзенію звяроў і трусоў.

Узмацніць працу з беднатой, уцягнудь жанчын і моладзь у паляўнічую кааперацыю

Праца з беднатой у нас кульгае. Нашай кааперацыі, якая дае зброю сваім членам, неабходна сурова сачыць за сацыяльным складам членаў. Трэба тэрмінова пачаць арганізацыю груп беднаты па райтаварыствах, дабіваючыся, каб гэтыя групы беднаты актыўна ўдзельнічалі ў працы кааперацыі. Адначасова неабходна ўзмацніць уцягненіе жанчын і моладзі ад 18 да 22 год у нашу кааперацыю, даючы ім ільготы як у адтэрміноўцы ўплаты пая, так і шляхам зыніжэння на 50 проц. сумы пая ў параўнанні з адпаведнай шкалой, адначасова ўцягваючы іх у працу і па ўсіх відах нарыхтовак.

За сацспаборніцтва і ўдарніцтва

Усе вызначаныя мерапрыемствы могуць быць праведзены ў жыцьцё толькі пры актыўным удзеле ўсіх паляўнічых.

Пагэтаму трэба шырока разгарнуць сацспаборніцтва і ўдарніцтва ў сістэме паляўнічай каапарацыі. Хацэз Саветаў БССР у сваёй адозве ад 23/II-31 г. заклікае ўсіх рабочых і работніц, калгаснікаў, бядніцка-серадняцкае сялянства і ўсіх грамадзкіх арганізацый напрудзіць усе сілы на выкананыне заданняў па нарыхтоўцы, абвясціўшы ўдарны месячнік нарыхтовак да 25/III-31 г.

Мы павінны выканаць дырэктыву Камуністычнай партыі, мы павінны адгукніцца на заклік Х Усебеларускага Зыезду Саветаў поўным выкананынем нарыхтоўчых заданняў, выкананынем і перавыкананынем пляну Белкохотсаюза на 1931 г.

Р. Сільнікаў.

**Ваўкі зынішчаюць тысячы галоў маладняка
жывёлы на Беларусі. Неабходна ўзяцца
за рашучае зынішчэнне іх.**

Пушніна

Аб веснавой нарыхтоўцы пушніны

Да гэтага году нарыхтоўка пушніны паляўнічай кааперацыяй праходзіла выключна за кошт тых зьвяроў, якія адстrel'валіся ў сэзон асеньняга і зімняга палявання. У асартымэнце нарыхтовак зімалі першае месца, галоўным чынам, наступныя зверы: заяц, ліс, вавёрка і воўк. На такія віды пушніны, як сабака, крот, соня-полчак, мядэвядзька-цокар, съляпыш і г. д. не звязралася ніякае ўвагі. Між іншым, усе гэтыя віды пушніны асабліва крот і сабака займаюць у сучасны момант на мехавым рынку СССР і іншых краін вельмі вялікае месца. На крата, напрыклад, вельмі вялікі попыт. Яго скурачкі вырабляюцца і ідуць на ўпрыгожанье жаночых гарнітураў.

У гэтым годзе ўрадавыя органы звязрнулі вялікую ўвагу на вясенняня загатоўкі вышэй-паказаных відаў пушніны. Данны дырэктывы ўсім загатаўляючым організацыям, у тым ліку і паляўнічай кааперацыі, падрыхтавацца як належыць быць да вясенняных нарыхтовак і выканань пляны іх на ўсе 100 проц.

Зараз зьевнем увагу чытача на тое, ці можа наша кааперацыя выканань гэтыя пляны?

Бязумоўна можа і павінна выкананы! Адносна нарыхтовак сабакі, я-б сказаў іх (пляны) трэба і можна выкананы не на 100 проц., а на 200 ці нават на 300. Сабакі прыносяць шмат шкоды ня толькі паляўнічай гаспадарцы, але і сельскай і лясной, бо яны шмат зьнішчаюць птах у вясну. От тут і будзе ўдзячная глеба да зьнішчэння бадзячых сабак. Раней гэта справа ў нас ішла ня вельмі пасьпя-

хова, бо, з аднаго боку, паляўнічыя ня вельмі хацелі траціць набоі задарма, а з другога—ім часта перашкаджала насельніцтва і нават мясцовыя органы ўлады. Зараз-жа такія звязішы павінны адпасыці самі па сабе. Бадзячы сабака павінен ня толькі ня шкодзіць нашай гаспадарцы, а і прынесці карысць сваёй скурай. Паляўнічыя арганізацыі на мясцох з гэтае прычыны павінны паставіць пытанье вясеннях пушных нарыхтовак на першым месцы ўсёй работы і дабіцца ад



Першыя „госыці“.

мясовых органаў улады, каб яны ня толькі не перашкаджалі ў гэтым, а нават і дапамагалі, бо могуць зноў паўтарацца выпадкі, калі за забойства бадзячага сабакі паляўнічага цягнулі ў суд і прысуджалаі к штрафу. Ад такіх зъявішчаў падверпяць шкоду вясення пушні нарыхтоўкі.

Для нарыхтоўкі сабачых скурак паляўнічыя раёныя т-вы і ячэйкі павінны арганізація брыгады, аблавы на сабак і бязылітасна зьнішчаць іх. Гэта прынісе дзіве карысыці: з аднаго боку будзе пушніна, а з другога ў глотку сабак падае менш даічы ў пэрыяд памнажэння. Ёсьць яшчэ і трэцяя карысьць. У сучасны момант у мылаварнай прымесловасці наглядаецца недахоп тлуштасці для варкі мыла, таму, пры арганізацыі аблавы, трэба зрабіць так, каб не прападалі і туши сабак. А гэтага дасягнуць вельмі лёгка. У шмат якіх раёнах ёсьць катлы, дзе пераганяецца мяса, якое ня ідзе ў харчы, у тлуштасць. Пры выхадзе на аблаву на бадзячых сабак, паляўнічая брыгада вельмі лёгка можа здабыць падводу і ўсіх сабак, зьняўшы скuru, адvezьці ў тыя мясцы, дзе ёсьць вышэйпаказаныя катлы.

Так што, па барацьбе з бадзячымі сабакамі адчыняюцца для паляўнічых вялікія магчымасці.

Далей аб крату. Дагэтуль ніякай увагі на лоў крата ў нас не звязралася і крот амаль не загатаўляўся. Лавілі яго ўсякімі хатнімі спосабамі: настаўленнем банак, заліваннем вадой, разрываннем нор і г. д. Наогул, работа па лову крата адбывалася самацёкам. Апроч таго, быў памылковы погляд, што загатаўляць крата трэба ўвесень і ўзімку. Таму ў мінулым годзе было нарыхтавана ўсяго каля 200 тыс. кратовых скурак, у той час, калі заходняя вобласць СССР нарыхтоўвае звыш 1 млн. скурак.

Зараз з'вернута вялікая ўвага на загаўку крата.

Даваць апісаныне гэтага з'вера мне здаецца ніяма патрэбы, бо ён усім вядомы. Я толькі спынюся тут на яго некаторых асаблівасцях жыцця. Присутнасць крата ў якім-небудзь месцы адразу кідаецца ўсякаму ў очы, бо там, дзе ёсьць, будуць нарытыя кучкі зямлі. Гэтыя кучкі

паказваюць на яго падземныя хады. Лоўніца крот так: там, дзе ёсьць падземныя ходы крата, выразаецца нахом глеба разьмерам у 30—35 сант. даўжыні і 15—20 сант. шырыні, пасля гэтага ставіцца краталоўка наступным чынам^{*)}: каленавобразны канец краталоўкі націснудь да адказу з такім разьлікам, каб вольна было магчыма зачапіць замочек спускавога сабачку. Пасля таго, як краталоўка будзе пастаўлена ў нору, неабходна ў мэтах маскіроўкі адкрытую паверхніцу прыкрыць дэёрнам або куском глебы. Крот, павінуючыся свайму інстынкту, штурхает галоўкай усе перашкоды на сваім шляху, улезе ў абручык, а потым пачне націскаць на спускавога сабачку, апошні, аслабляючы каненчатую частку краталоўкі, зачыняе пастку (краталоўку). З тae прычыны, што крот любіць вільготную глебу, ня трэба ставіць капканы ў тым месцы, дзе крот менш за ўсё бывае; сухую глебу яму цяжка рыць, апрача таго ў апошній ён не знаходзіць дажджавых чарвякоў для харчавання. Краталоўкі лепш за ўсё ставіць на хаду крота парамі, каб з якога-б боку ня ішоў крот—быў злоўлен.

Краталоўкі „Белкохотсаюзам“ разасланы па т-вах паляўнічых, адкуль іх і можна атрымаць. Апроч таго, яе ня цяжка і зрабіць маючы ізор.

Скурку з крата трэба здымамі бязумоўна толькі коўдыркам, а ня кульком. Такая здымка і лягчэйшая. Адрэзаўшы лапкі і хвост разразаецца пад жыватом ад роту да хваста, пасля чаго беражна здымаемаецца скурка. Скурка, потым набіваецца нацягнутай на дошку невялікімі цвікамі ці прыкалаўваецца шпількамі, мехам падыспод і такім чынам яна добра сохне. Расцягваць пры прыбіванні да дошкі скуркі ня трэба, ад гэтага псуецца яе якасць, а значыць і панижаецца кошт.

Крата можна здабываць у наступныя пэрыяды. Лініе крот вясной, улетку і ўвесень—гэта моманты сярэднія. Вясной пачынаецца лін'ка з канца красавіка, а самцы з сярэдзіны мая. Лін'ка як у самкі, так і самца цягнёцца каля м-ца. У палове ліпеня пачынаецца другая лін'ка,

^{*)} Больш падрабязныя спосабы лову кратоў глядзі ў брошуры Зворыкіна „Крот и его добывание“, разасланай т-вам паляўнічых.

якая канчаецца каля 20-25 жніўня. З сярэдзіны верасьня пачынаецца ў кратоў абодвага полу 3-я лінка, якая канчаецца аж у сярэдзіне лістапада. Гэта лінка зьяўлецца самай доўгай, але частка пералініяўшага на зімку крата ўжо бывае ў сярэдзіне каstryчніка.

Зразумела, у пэрыяды лінкі лавіць кратоў не карысна, бо ў гэты момант яго скурка будзе 3-4 гатунку. Галоўным чынам трэба лавіць кратоў вясной, з паловы мая да паловы ліпеня, з паловы жніўня да паловы верасьня і з паловы каstryчніка да паловы сінегня. Гэтыя пэрыяды даюць самую каштоўную меҳасыравіну.

У гэту вясну паляўнічая кааперацыя павінна з’явіцца вялікую ўвагу на загатуку і такой мэхасыравіны, як соня-полчак, мядзьведзька-цокар, съляпыш, пашук і г. д.

Соня-полчак—невялікі з’яўрёк, нібы пашук, з вельмі прыгожым мехам, шэрага колеру. Мех высокі і густы, з рыжавата бурымі адценнямі. Жыве ў лесе, недалёка ад жыльля чалавека, асабліва любіць фруктовыя сады. Гнезьдзіцца ў дуплах дрэў, зарываючыся ў труху і лісьце. Харчуецца галоўным чынам пладамі дрэў. Лепшым спосабам лову лічыцца лоў прымітўнымі скрынкамі, пабудаванымі падобна пасткам на мышэй. Гэтыя скрынкі разьвешваюцца на дрэвах, на сучкох. Скуркі здымоўца таксама, як і з крата.

Мядзьведзька—цокар жыве га-

лоўным чынам у мясцох з мяккім грунтом, на любіць стапу і паҳаці, найбольш распаўсюджан у лясістых мясцох і гародах, дзе знаходзіць сабе спажыву. Жыве таксама, як і крот у норах, таму здаваць можна вясной, улетку і ўвесень. Скуркі мядзьведзькі-цокара бываюць двух відаў: шэрага колеру з бураватым адценнем, з густым пушыстым мехам, высокай поўсьцю і шмат съятлей за гэтае (з пепельна белым адценнем), вельмі падобны на скурку труса-шаншылы. Велічыня мядзьведзькі-цокара амаль такая-ж, як і вавёркі-лецягі. Лавіць яго можна тымі-ж спосабамі, як і крата.

Съляшып—вельмі падобен на мядзьведзьку-цокара. Жыве ён, галоўным чынам, на распаханых палёх, гародах і г. д. у норах. Способ здабывання такі-ж, як і крата.

Неабходна прыняць меры таксама для нарыйтоўкі пашука і хамяка.


Наогул у гэтым годзе паляўнічай кааперацыі трэба прыняцца за нарыйтоўку мэхасыравіны. Таксама не прапускаць моманту, за які можна падрыхтавацца і да такіх нарыйтовак, як грыбы, ягады, лекавыя травы.

Паляваньне зьяўлецца нашай галоўнай спрабай, але-ж нельга чурацца і іншых задач, якія стаяць зараз перад пралятарскай дзяржавай.

Бунтар.

Да канца пяцігодкі ніводнага ваўка ў лясох

Беларусі



Будаўніцтва гаспадаркі

Паляўнічая і рыбацкая каапэрацыя павінны быць аб'яднаны

У пэрыяд рэканструкцыі нашай гаспадаркі нам неабходна зварачаць належную ўвагу і на такія галіны нашае гаспадаркі, як паляўнічая і рыбацкая. Гэтыя гаспадаркі павінны так працеваць, каб выкідаць на рынак як мага больш, як мага лепшыя прадукты сваёй вытворчасці. Але адначасова траба сачыць за тым, каб і паляўнічал і рыбацкая гаспадаркі не бяднелі дзічынай і рыбай, а наадварот, увесь час бацялі.

Ці можна гэтага добіцца?

Бязумоўна, можна.

Дагэтуль гэтыя гаспадаркі, асабліва рыбацкая, выкарыстоўваліся вельмі нерациональна, я сказаў бы—драпежнікі.

Хто ня быў і ня бачыў вясной, таксама ўлетку, калі нашых рэчак, калі нашых рыбных вадаёмаў той безгаспадарчыці, якая ўтваралася там увесь час? Прыватнікі ўсякімі способамі, ва ўсякі час—у тым ліку і тады, калі забаронена рыбная лоўля сечімі—вылаўліваюць рыбу, а потым абдзіраюць рабочага і служачага, прадаючы яе на рынку па вельмі высокіх цэнах. Асабліва практикаваўся пагалоўны вылаў тады, калі яна стаяла падымашца

у вярхоўі рэк для выпускання ікры. І разам з вылаўленай рыбай гінуць мільёны ікрынак, мільёны такіх самых рыб—праз два гады. Улетку ж, калі больш буйная рыба забіраецца пад карчэю, у лом, у траву, прыватнік не пакідае свае драпежніцкія здольнасці і сеткай з вельмі маленькім ачком загараджвае рэчкі і вылаўлівае дробную, яшчэ ня вырасшую рыбу.

Між тым, Рыбаксаюз габінэтным парадкам хоча вырашыць рыбную праблему, праблему задавальненія рабочых сталовак прадуктам харчавання, які зараз набывае вельмі вялікае значэнне.

Мы падымаем голас за аздараўленыне рыбнай гаспадаркі, за аздараўленыне работы Рыбаксаюзу.

Якія-ж шляхі ёсьць для гэтага аздараўлення?

Нам здаецца, толькі—адзін, гэта шлях аб'яднання Рыбаксаюзу з Паляўнічым саюзам. Калі захаваць самастойным Рыбаксаюз і ўзяцца за сапраўднае будаўніцтва рыбнае гаспадаркі і рэнтабельнае, правільнае і поўнае выкарыстоўваныне рыбных багацьцяў нашых вадаёмаў, неаб-

Арганізуем —
брыгады —
для змагання
з драпежнікамі



ходна перш-на-перш, павесыці рашучую барадьбу з браканьеरствам, з бескарысным глумленнем рыбнага маладняку і зьнішчыць, вырвач з корнем, такія зьявішчы, а для гэтай работы Рыбаксаюз патрабуецца непамерна вялікі штат, бо ахова вадаёмаў—ня лёгкая справа. Калі-ж не рабіць гэтага і плыць па волі хваль, як гэта робіць Рыбаксаюз, то рыбная гаспадарка будзе выкарыстоўвача не рэнтабельна, ня поўнасьцю. А ці можа Рыбаксаюз мець такі вялікі штат хаця-б па сваіх сродках? Бязумоўна, не, а калі-б і мог, гэта значыць траціць дзяржаўныя сродкі, дык—“гульня ня варта съвец”, бо ўсё роўна поўнасьцю выкарысташь вадаёмы ён ізможа.

Адсюль вывад, што Белрыбаксаюз не спраўляеца і ня справіца з ускладзенымі на яго ў сучасны момант задачамі як па эксплатацыі рыбных багацьцяў, так і па барадьбе з браканьерамі, разбураочымі гэтую гаспадарку.

Мы выказываемся за тое, каб аб'яднаньне Рыбаксаюз з саюзам Паляўнічых. Ад гэтага будзе шмат карысці як рыбнай гаспадарцы, так і дзяржаве, і задавальненню працоўнага насельніцтва прадуктам харчаваньня. Саюз паляўнічых у кожным раёне, у кожным сельсавете мае сваю организацыю, якая складаецца з рыбакоў і паляўнічых. Гэтыя организацыі могуць павесыці рашучую і паспяховую барадьбу з браканьеरствам, якія апошній відаць з работы паляўнічай гаспадаркі.

Зараз каля 30 проц. рыбных вадаёмаў не выкарыстоўваецца зусім, а вялікая частка выкарыстоўваецца браканьерамі. Арганізаваныя-ж арцелі рыбакоў-паляўнічых, якія ўлетку ў пэрыяд памнажэння дзічы могуть займацца рыбнай лоўляй, а з наступленнем паляваньня—паляваннем; апроч таго, якія будуць зацікаўлены

ў правільнем выкарыстоўваньні і ахове рыбных вадаёмаў і знойдуць кірауніцтва і сродкі вытворчасці ў аднай установе, могуць куды больш, і куды лепш даць прадукт на рынак.

Нарэшце, мы павінны пазбавіцца як індывидуальнага палявання, так і індывидуальнае рыбнае лоўлі—гэтых драпежніцкіх спосабаў,—арганізаваныя рыбакоў-паляўнічых у прамысловыя арцелі, у паляўніча-рыбадка-зъверагадоўчыя калгасы.

Вялікае значэнне аб'яднаньне Рыбаксаюза з Паляўнічым саюзам будзе мець і ў сэнсе задавальненню арцеляй сродкамі вытворчасці. Зараз капітал (гандлёвы) распыляеца ў дзвюх-трох установах (Рыбаксаюз, саюз Паляўнічых, таварыства „Дынамо“) і бывае так, што ні ў адной з іх ня знойдзеш патрэбных тавараў, бо гандаль утвараеца бясплянава. Між іншым не хапае і саміх тавараў, значыць тыя, якія ёсьць, трэба разъясноўваць між гэтымі арганізацыямі вельмі ўмелы пры сучасным становішчы, а гэтага дасягнуць не магчыма.

А колькі будзе эканоміі на штатах абедзвюх арганізацый? Культработка між рыбакамі і паляўнічымі таксама наладзіцца, бо можна будзе дазволіць пабудову клюбай рыбакоў і паляўнічых у багатых раёнах рыбай, зыверам і дзічай.

Галоўнае-ж—павысіцца якасць і колькасць прадуктаў і палепшыцца выкарыстоўваньне рыбных багацьцяў.

Шмат дзе Рыбаксаюз і „Всекохотсоюз“ ужо аб'яднаны, у нас гэта справа стаіць на павестцы дню і яе РСІ трэба найхутчэй, пакуль яшчэ не пачаўся сэзон рыбнай лоўлі на адкрытых вадаёмах, трэба вырашыць у станоўчы бок.

М. Ц.

Слухайде! Слухайде! Праўленынем „Белкохотсоюза“ арганізавана радыё перадача. Перадаюцца артыкулы і нарысы на паляўнічыя тэмы. Пішэде, на якія паляўнічыя тэмы артыкулы вы жадаеце слухаць.



За сапраўднага гаспадара

Ёсьць у нас у БССР значная галіна народнай гаспадаркі—рыбная гаспадарка. У яе і зараз шмат гаспадароў, але ніводнага сапраўднага. Ад такіх адносін церпіць страты грамадзкае харчаванье, наш экспарт і сама рыбная гаспадарка. Тыя рыбалоўныя арцелі, якія існуюць зараз недастатковая аблоўліваюць вадаёмы, нявыгадны для гаспадаркі, а галоўнае ня маюць магчымасці акоўваць рыбу ад усякіх драпежнікаў—рыбакоў, якія ловяць увесь год, усякімі способамі і зынішчаюць шмат рыбнага маладняку. Нават у самы адказны момант выпускання ікры ня спыняеца зынішчэнне рыбы. Каб ліквідаваць усе гэтых недахопы, Рыбаксаюзу трэба вялікі штат служачых, што нямэта-згодна.

У РСФСР ужо даўно існуюць аб'яднаныя саюзы паляўнічых і рыбакоў, якія добра вядуць гэту справу і там рыбная гаспадарка паляпшаецца.

Сярод наших паляўнічых ёсьць шмат рыбакоў. 30.000 паляўнічых Беларусі, якія акоўваюць сваю паляўнічую гаспадарку, могуць шмат дапамагчы і рыбнай гаспадарцы, бо там, дзе ёсьць рыба, заўсёды плодзіцца і вадаплаваючая птаха. Раённыя таварыствы паляўнічых маюць належны штат, належную арганізацыю і добра спраўядла з гэтым заданнем. Аб'яднанье рыбнай і паляўнічай гаспа-

даркі палепшиць справу аховы і экспленаціі гэтых сродных галін гаспадаркі і зъменшыць выдаткі на ўтрыманье штатаў, асабліва па рыбнай гаспадарцы, якая існуе выключна на сродкі дзяржавы.

Разумная экспленація вадаёмаў павялічыць наш экспарт—асабліва ракаў, якія за апошнія гады вельмі паменшыліся. Калі ўсюды мы змагаемся за эканомію і рацыяналізацыю, дык не павінна прыйсці міма і пытаньне аб аб'яднанні такіх двух гаспадарак, як паляўнічая і рыбная.



Лес, дзе знаходзіцца трусятнік Менгартаварыства.

Вопыт рыбалоўнай арцелі Гарадоцкага раёну, якая працавала на працягу двух гадоў, паказаў, што паляўнічая арганізацыя ўжо тады добра дапамагла рыбнай гаспадарцы, а ў сучасны момант раённыя таварысты паляўнічых змогуць прынесці куды больш карысць.

Памойму, дык тут ня трэба марудзіць, бо наступіў вясенны пэрыяд і рыбу зноў пачнунецца зынішчаць усякімі способамі.


Б. Сушкевіч.



Даць краіне мільён скурак
крага ў гэтым годзе.

Трусагадоўля

Першыя крокі



Белы вялікан.

Трусятнік Менскага гарадзкога т-ва паліянічных пачаўся неяк ні з чаго. Гэта было ўзімку 1930 года. Белкохотсаюзаўцы ду́гі бегалі, шукалі, каб здабыць дзе-не будзь трусоў. Абхадзілі і Наркамгандаль, і Экана, і Белсельтрэст; пісалі ў Москву ў „Всекохотсоюз“, Дзяржгандаль, але трусоў на племя набыць дзе-небудзь так і не ўдалося.

Тады белкохотсаюзаўцы задумаліся над вынаходствам такога спосабу, пры якім

можна было-б пачаць трусагадоўлю і бяз племяніннага матар'ялу. Такі спосаб урэшце нашоўся. Быў складзен дагавор на контрактацію трусоў. Склікалі сход мясцовых дробных труsavodaў. Дагавор даваў выгаду Белкохотсаозу тым, што труsavody абавязаліся даць Белкохотсаозу трусоў на племя.

Хутка ў саюз палянічных сталі паступаць трусы. Колькасць іх расла і расла. Так ні з чаго і пачалася трусагадоўля ў Белкохотсаозе.

Было знайдзена памяшканье з агародам і сенажаціем. Гэта памяшканье знаходзілася па Стара-Віленскаму гасцінцу каля самай ракі Свіслачы. Месца вельмі адпавядала гадоўлі трусоў: тут і рэчка, тут і агарод, тут і сенажаць. У гэтых месцы, бязумоўна, трусагадоўля была-б рэнтабельная, бо ная трэба было-б купляць на прыватным рынке па вельмі высокіх цэнах прадукты на корм трусоў, асабліва сена.

Але па „міласці“ былога Менгарсавету хутка трусятніку прышлося рэтыравацца з гэтых месцаў. Усю гаспадарку, якая была аддана раней пад трусятнік, заняла пад сваю гаспадарку ДПУ.

Трусятніку Белкохотсаоза зноў прымы-



лося пачынаць з пачатку ўсю справу, толькі з той розынідай, што зараз ужо былі трусы. Усе дапасаваныні падтрусятнік, якія былі зроблены на старым месцы, у тым ліку і агарод і сенажаць, пропалі задарма. Агарод нават не засываўся і не касілася сена.

Такім чынам Белкохотсаюэ панёс страты, хадзя, здаецца, і атрымаў некаторую суму грошай за абсталяванье.

Пасля гэтага было знайдзена новая месца пад трусятнік,—гэта ў Антонаве. Але тут ужо ні было такога раздоллья. Перш-на-перш, ні было па блізасці рэчкі, а значыць і сенажаці. Ні было таксама і агароду. Значыць забясьпечыць кормам трусоў можна было разылічаць толькі з таго фуражу, які мог быць адпушчан Хлебапрадуктам.

Усё ж такі Белкохотсаюэ пачаў будаваць тут трусятнік вялікіх разьмераў, больш чым на тысячу трусоў. Меркавалася, што трусятнік тут і застанецца, а з агародам ды сенам як небудзь уладзіцца. Пабудавалі, абнеслы плотам, нарабілі клетак, трусы пладзіліся добра, эпідэміі у трусятніку не паяўлялася і справа ішла, як ні трэба лепш.

Але і тут знайшлася бяда. Хлебапрадукт ні даў сена. Авёс, праўда, адпусціў. Сена прышлося купляць на базары і па такіх вялікіх цэнах, што працаўнікі трусятніка адны, без прысутнасці каго небудзь з гарадзкога т-ва паляунічых—зараз трусятнік перадан Белкохотсаюзам пад ведам Менскага гарадзкога т-ва—не ра-



Белы вялікан.

шаліся плаціць. Кіпка, каля пуда, сена—весем-даевяць рублёў. Але нічога ні зробіш: трусы есьці хочуць, значыць, карміць



Навес з клеткамі.

трэба! Бяз сена трусоў пакінудь нельга было!

Урэшце, калі падблі за некалькі месяцаў прыбытак і выдатак трусятніка, дык аказалася, што кожны трус абыходаўца трусятніку ў восем рублёў, а яго таварная каштоўнасць (цэны стандартныя) усяго пяць рублёў. Дык гэта яшчэ добра, што ў трусятніку ўвесь час справы ішлі на дрэнна, без выпадковых страт. А калі-б дэ гэтага далучылася, як гэта бывае часта, эпідэмія: колькі-б тады каштаваў трус?

Усё-ж гарадзкое т-ва паляўнічых білася да апошняй магчымасці, каб як-небудзь, перазімаваць, а потым вырасце трава, лісцё, кораньплоды, народзіцца яшчэ шмат грусоў, трусятнік пашырыцца—будзе лягчэй і страты, якія былі ўзімку па пакупцы сена, будуць пакрыты.

Але тут зноў бяда! Усё Антонава адходзіць пад другую арганізацыю. Трусятніку трэба ўбірацца. Але куды ўбірацца? Я-б сказаў: „Не, таварышы трусоводы, вам у Меноску імя месца! Вы лепш уцякайце куды небудзь, падалей ад гораду—Койданава, Каладзішчы, дзе шмат сонца для вашых трусоў і растуць сакавітыя травы!“

Зноў забегаў старышня гарадзкога т-ва: ткнуўся ў Цину, ткнуўся пад Дражню,


але падыходзячага месца пад трусятнік знайсьці ніяк ня можа. Відаць, што ўсё-ж такі прыдзеца трусятніку выязджаць на „лоно прыроды“. І к лепшаму! Вядома, пераяжджаць ня вельмі прыемна з такім грузам, як трусы. Могуць быць вялікія страты. Хоць я і не трусавод, але знаю, што ня вельмі падабаецца матцы-трусіхі, калі яе турбуюць. Могуць зьявіцца і эпідэміі.

Але, як быць з тым, што труса гадоўля, ад такой „гадоўлі“ з'яўляецца нерэнтабельнай? Што за труса трусятнік атрымлівае пяць рублёў, а выкладае на яго цэльых восем?

Трэба зрабіць вось што: знайсьці зараз такое месца, дзе была-б сенажаць і пляц. Пляц увясну неабходна засадзіць рознымі кораньплодамі. Няма чаго казаць, што, зняўшы гэтыя кораньплоды, яны будуть каштаваць таней, чым купляць іх на рынку хоць сабе і ўвеселі.

Таксама трэба не празваць моманту і скасіць сенажаць, насушыць назіму сена. Вось тады можна, нават аўса пасеяць. Вось тады, калі трусы будуць есьці танны фураж, вядома справа зъменіцца.

Зараз аб саміх трусах. Пароды трусоў у трусятніку ўсялякія, мэтысы. Галоўным чынам тут шэншыл, белыя вялі-



Агульны від трусятніка.

Паляўнічая практика

Паліванье аб'ездам

У мінулыя часы ў Апочыцкім павеце, Пскоўскай губэрні, шырока практикавалася паліванье аб'ездам. Я ведаў шмат сялян-паліўнічых, якія не прызнавалі іншых спосабаў паліванья на зайдоў іначай, як на конях. Як толькі выпадзе першы съняжок і ўстановіца пароша, паліўнічы запрагае каня ў дроўні і едае ва ўлюбёныя русакамі месцы каля азімых пасеваваў з рэдкім кустамі і камнямі на межах і нязначнымі вараслямі па лагчынах і балоцінах. Сустрэўшы малік¹⁾, ён ідзе ўздоўж яго да бліжэйшай групы кустоў або балота і аб'яджае іавокал, пільна ўгляджаючыся, ці не ляжыць дзе-небудзь скраю. Калі пры першым аб'езьдзе знайсьці русака не ўдалося, але ў той-же час не аказалася і выхаднога съледа з узятага кола, паліўнічы працягвае аб'езд, паступова звужаючы кола, пакуль зяць будзе ім угледжаны або нечакана падымецца, бывае чудз' не з-пад ног каня. Калі-ж пры першым аб'езьдзе знайдзеца, што малік вышаў з кола, паліўнічы едае да наступнага падыходзячага для лежкі месца і робіць новы аб'езд. Пры няглыбокім сънезе зручней ездадаць удаваіх пры чым адзін з паліўнічых правіць канём, а другі падгледжвае лежку

русака, дзякуючы чаму прадукцыінасць паліванья яшчэ павышаецца.

Пры гэтым спосабе паліванья стравяць русака звычайна прыходзіцца на лежцы, бо пры ўмелым аб'езьдзе ён рэдка ўскаквае раней, чым паліўнічы паспее яго выглядзець.

Усе гады, калі перад выпадзеннем сънегу быў модны замаразкі, гэты спосаб паліванья зьяўляецца вельмі здабычлівым і паліванье працягваецца да таго часу пакуль сънег не паглыбее настолькі, што ѹзда на кані без дарогі стане зусім немагчымай, а ў маласьненожныя зімы ня спыняецца да самога канца сезону паліванья. У тых-жых выпадках, калі сънег у пачатку зімы разам выпадае ў значнай колькасці на талую зямлю, балота і канавы звычайна не прамярзаюць і служаць няпрымай перашкодай для паспяховага ўчынення паліванья аб'ездам, значна абмяжоўваючы поле дзейнасці паліўнічага.

Спэціялістыя гэтага роду паліванья (пераважна сяляне) бывае аб'язацца асобна прыстасаванымі санкамі, якія па звандворнаму выгляду зусім нагадваюць бегавыя калёсы, але на палазах. Сядзеніне санак уяўляе прадаўгаватую скрынку, якая служыць памяшканнем для

¹⁾ Малік—сълед зяця.

каны, фляндра. Лепшымі пародамі зараз, у нашых умовах, лічацца белы вялікан і шэншылі белы вялікан па вазе, а шэншыл па каштойнасці скуркі. Гэтыя пароды і прыняты да разьвядзення ўсімі трусятнікамі.

Як выявіліся гэтыя пароды? Пры арганізацыі трусятніка чыстапароднага матар'ялу ня было. Былі толькі мэтысы белага вялікана і шэншыла; гэта значыць помесь усіх парод. Трусятнік і пачаў з гэтага справу. Набыўшы, урэшце, некалькі чистапародных самак як той, так і другой па-

роды, пачалі іх злучаць з мэтысамі. Праўда, яшчэ і зараз у трусятніку няма амаль чистых (пародных) трусоў, але ўсё-ж такі вынікі вельмі добрыя.

Зараз у трусятніку ёсьць 216 трусоў усіх парод. Каля пяцьдзесят галоў раздана іншымі раённым трусятнікам. У недалёкай будучыне меркавалася трусятнік пашырыць на 10.000 галоў. Пры такой вялікай колькасці прышлося-б будаваць цэлую трусаводную гаспадарку.

Мік. Цалеш.

стрэлбы і прыпасаў, а таксама і для ўкладкі здабычи. Такія санкі ў выніку іх надзвычайнай лёгкасці ўяўлялі больш зручнасці пры аб'ездах, а высокія дугі—капылы амаль выключалі прыкрыя выпадкі чапляння за скрытыя пад сънегамі пні. Каштоўнасць жа іх пры спрыяючых умовах часта з ліхвой акуплялася на працягу адной зімы.

Там, дзе прамышлялі спэцыялісты гэтага спосабу палявання, у спрыяючыя для аб'езду зімы русак выбіваўся амаль начыста. Мне асабіста, пападаючы ў такія месцы, ня раз здаралася, прахадзіўши цэлы дзень з ганчакамі па парошы, назіраць усюды прыпарошаныя сънегамі съяды палазоў і варачацца дамоў ня толькі не знайшоўши ніводнага русака, але і ня сустрэўши ніводнага маліка.

Надзвычайная дабычлівасць гэтага спосабу палявання, пагражаячая зайдам пагалоўным зьнішчэннем, звярнула ўвагу нашых адміністрацыйных органаў і яшчэ пастановай ГубІК-а паляванье аб'ездам у Пскоўскай губэрні было забаронена, але здабычлівасць яго так вяліка, што ў больш глухіх куткох яно практыкуецца і зараз.

Ва ўмовах хаотычнага бяспрызорнага стану нашай паляўнічай гаспадаркі, апісаны спосаб палявання не бяз падставы разглядаецца як драпежніцкі. Э правядзеньнем-жа прыпіскі паляўнічых угодзьдзяў, суровага кантролю і рэгульаваньне адстрэлу ў некаторых мясцох ён мусіць будзе ня толькі прыемным, але і найбольш рацыональным.

Пскавіч А. А.

Паляўнічыя съпяць

Па вымаганьні сялян цэлага шэрагу ваколічных вёсак адміністрацыяй Вазёрнага лясьніцтва 7 верасьня была назначана аблава на ваўкоў. Наaborны пункт у вёску Аўдзенкава, апроч паляўнічых з бліжэйших вёсак з'явілася і 7 стральцоў з гораду. Чэцьвера з іх, ня гледзячы на халоднае надвор'е, прыслі пехатой, прашоўши ўначы па гразі больш за 20 км.

З ранняня пайшоў даждж і паляўнічыя церпяліва адсіжваліся ў хаце, чакаючы, калі з'яўруцца загонішчыкі.

К поўдню дождь сціх, але абяцаньне ваколічнага насельніцтва, выйсьці, як адзін усім на барацьбу з шэрымі драпежнікамі, засталося толькі абяцаньнем і на зборны

пункт ня прыбыло ніводнага загонішчыка. Толькі ў самай вёсцы Аўдзенкава ўдалося сабраць дзесятак падросткаў пад камандай сівога дзеда.

Для ўзмацнення загона вызначылі частку стральцоў і аблава ўсё-ж такі была праведзена, хоць з частай пальбой у паветра адкамандыраваных у загон паляўнічых і грабавым маўчаньнем на лініі стральцоў. Нават доўгавухі касы не перадаваў сваім з'яўленнем напруджаных поглядаў паляўнічых. Толькі напалаханы загонам цецярук трывожна пранёсся над іх галовамі.

Нядобрым словам памянулі адміністратары Вазёрнага лясьніцтва ваколічнае на-



сельніцтва, якое не зьявілася для ўдзелу ў аблаве і, на будучы час, закаяліся да- вяраць яго абляцанкам. Не лягчэй успаміналі і гарадзкія паляўнічыя, якім паслья бясплоднай аблавы зноў прышлося мясціць гразь у цемнаце на працягу 2-х дзесяткаў км.

Апісаны выпадак далёка не зьяўляецца выключным і падобных яму можна пры- весці цэлы шэраг. У прыватнасці, у газэце „Псковский набат“ (№ 177 за 3 жніўня 1927 г.), мною апісан выпадак, які яшчэ больш харкторызуе ганебныя адносіны сельскага насельніцтва да справы ба- рацьбы з ваўкамі. Нават пры зімніх аблавах на ваўкоў не заўсёды ўдаецца знайсці за плату, звычайна невялікую, але бывае

зусім неабходную па мясцовых умовах колькасць крыкуноў.

У паляўнічых часопісах часта прыходзіцца чытаць заметкі і карэспандэнцыі пад загалоўкамі, як, напрыклад, „Ваўкі высьць, паляўнічыя съпяць“. Але гэты не- нармальны сон паляўнічых нярэдка зьяўляецца вынікам выпадкаў, падобных апісанаму.

Съпяць паляўнічыя і, як відаць, будуць спаць, пакуль селянін, у першую чаргу зацікаўлены ў зынішчэнні ваўкоў, не пра- явіць павіннай актыўнасці і ня пойдзе рука аб руку з паляўнічым у справе ба- рацьбы з воўчым засільлем.

А. Ляўроў.

Яшчэ пра стрыхнін

— „Час кінуць глядзець на барапьбу з ваўкамі, як на паляванье па ваўку і, не жартуючи, узяцца за зынішчэнне гэтых найшкаднейшых драпежнікаў“—гаворыць



т. Лялін у артыкуле „Стрыхнін у барапьбе з ваўкамі“ (№ 4 „Охотничья газета“ 1930 г.).

Добраякасны стрыхнін, які атручвае ахвяру на месцы, а не выклікае толькі ванітаванье і расстройства страуніка драпежніка (як гэта, дзе-ні дзе, наглядалася ў апошнія гады), пры ўмелым яго ўжы- ваньні, зьяўляецца магутным сродкам у справе барапьбы з воўчым засільлем.

Стрыхнін мае шмат якія перавагі перад аблайным спосабам барапьбы з ваўкамі, але гэта ўсё-ж ня выключае неабходнасці стараннага кантролю ў адносінах яго ўжы- ваньня.

Пра магчымасць атручванья травой, вырасшай на зямлі з дамешкаю стрыхніну, гаворыць зразумела мяркія прыходзіцца. Але выпадкова пакінутая ў сінезе пілюля са стрыхнінам, можа быць ня знесена веснавой вадою, як мяркуе тав. Лялін (№ 4 „Охотн. газета“ 1930 г.) і такія „выпадковыя“ пілюлі ўяўляюць сабою сапраўдную небяспеку.

У артыкуле—„Стрыхнін і ваўкі“ (№ 11 „Охотник“ 1928 г.) я паведамляў пра вынікі бескантрольнага карыстаньня стрыхнінам у Вялікалуцкім уезьдзе, Пскоўскай губэрні. Вядомы мне таксама выпадак атручэннія стрыхнінам акладчыка—„пскавіча“ з вёскі Волкава, Пікалахенскай во- ласці, Пскоўскага ўезду, які адбыўся не па прычыне выпадковасці, але з-за зла- чыннага намеру.

Волыт апошніх год паказаў, што адным аблайным спосабам мы наўрад ці зможам ліквідаваць воўчае пытанье і неабходнасць ужыванья стрыхніну з кожным годам робіцца ўсё відавочней. Але толькі разумнае ўжыванье стрыхніну дасць хуткія, станоўчыя вынікі. Свабоднае ж карыстанье стрыхнінам, без контролю ў адносінах мэтағоднасці яго ўжыванья і захаванья неабходных правіл перасыца-

рогі можа прынесці больш шкоды, чым карысці.

Нашим паляүнічым організацыям час сур'ёзна падумаць над гэтым пытаньнем і распрацаваць правілы ўжыванья стрыхніну, а таксама намецціц пэўныя ўстаноўкі ў адносінах кантролю за іх выкананьнем і мер адказнасці ў выпадках парушэння.

А. Лайроў.

Ці „крычаць“ ваўкі

Першы раз аб „крыку“ ваўкоў я пачуў больш 20 год таму назад. Расказчык гаварыў, што парапенены воўк на аблаве каля сяла Глубоке—„дзіка крыча“.

У 1927 годзе, у апавяданьні селяніна-паляүнічага („Охотник и рыболов“ № 2), прышлося прачытаць, што парапенены ім воўк сеў на зад і „заорал“.

Абодвы гэтыя апавяданьні, у тыя часы, выклікалі ў мяне нявольную ўсьмешку і думку: „не любо—не слушай, но врать не мешай“.

Але з'явіліся ў часопісе „Охотник“ (№ 9 за 1928 г.) заметка А. А. Зярнова, а потым артыкул Логінава (№ 12 за 1929 г.) і ўжо не пакідала сумленія, што, у некоторых выпадках ваўкі сапраўды „крычаць“.


Нажаль, абодвы памянёныя аўтары абмяжоўваюцца ў сваіх паведамленіях агульнымі выражамі. Так, па паведамленню

А. А. Зярнова, парапенены на аблаве воўк—„долго и отчаянно кричал“. Артыкул-жа Логінава поўны сказаў: „подняла крик, кричала благім матом, кричала отчаянно“ і г. д., якія зусім не даюць пэўнага ўяўленья аб самім крыку. Не крычаць-жа ваўкі „караул“, як чалавек, гукаючы на дапамогу?

За сваю 40-гадовую паляүнічую практику, мне ня мада прыходзілася мець справы з ваўкамі, але чудзь воўчы крык усё-ж не даводзілася. Толькі адзін раз на аблаве, воўк, стрэлены А. А. Удрыс, каротка піскнуў. Гэты крык сходны з піскам напалоханага сабакі, і яго называць „крыкам“ зусім ня прыходзіцца.

Спадзяючыся, што гэта заметка, пабудзіць таварышоў, якія чулі крык ваўка, падзяліца на старонках часопіса больш пэўнимі яго апісаньнямі, якія дадуць реальнае аб ім уяўленыне.

А. Л.



Зынішаючы бадзячых сабак ды катоў, тым самым—выконваєм пляны пушных нарыхтовак і садзейнічаем будаўніству нашае гаспадаркі.

Паліяўнічыя стрэльбы

Чаму вы не паліяўнічаеце з вінтоўкай?

(Працяг¹⁾)

Для добраага страління куляй трэба добрая вінтоўка. Разгледзем падрабязней узоры нашых вітовак, прыгодных для палівання.

З вітовак, з якіх страліюць дробнакаліберным дсўгім патрончыкам, каліbru 5,6 мм. бакавога агнія (ён-жа калібар 22 па амэрыканскому ліку) ёсьць трох систэмы: 1) вінтоўка Сымірскага некалькіх узору, 2) вінтоўка ТОЗ аднаго ўзору (патрон неабходна ўстаўляць пальцамі ў патронынік) і 3) вінтоўка ТОЗ два ўзоры 1930 году, пры набіванні якой даволі кінудз патрон у вакно рульной каробкі.

Хаця патрончык калібра 5,6 мм. бакавога агнія ня лічыцца зусім паліяўнічым патронам з-за не ўпаўне дастатковай убийнасці яго кулькі пры стралінні буйнай птахі і дробнага зывера, але ў выніку вялікага распаўсяджання гэтага патрона для страління па мішэні і магчымасці амаль усюды атрымаць іх у магазынах паліяўнічай кааперацыі, Осоавіхіму, „Дынамо“ і г. д. Шмат якія паліяўнічыя паспяхова дапасоўваюць гэты дробнакаліберны патрон для палівання ня толькі па вадаплаваючай птасе, да гусей уключна, але б'юць і дудака, арла, зайца, ліса і падоб-

ных звяроў. Зразумела, чым буйнейшая дэіч і горш пападанье, тым больш бывае падранкаў, а таму неабходны найбольш кучны і верны бой вінтоўкі і меткае стралінне.

Вінтоўка конструкцыі А. А. Сымірскага мае з паліяўнічага пункту погляду наступныя добрыя якасці: 1) Вельмі моцны засоў, перароблены з засову трохлінейнай вінтоўкі. 2) Пад'ёмны прыцэл дапускае шпаркую ўстаноўку па вышыні на 3-4 дыстанцыі. 3) У доўгім цаўі ёсьць шомпал, які так часта неабходны на паліванні (ці затрымалася ў рулі гільза або засымана дула сънегам, зямлёй і інш.). 4) Моцная ложа ў шыйцы. 5) Практычныя шчэлкі для рамня і 6) Недарагая цана вінтоўкі (каля 25 рубл.). Бой па кучнасці ўпаўне добры. Шкада, што вінтоўка Сымірскага пакуль ня выпускаецца нашымі заводамі ў дастатковай колькасці, а падобны ўзор вінтоўкі цікавы як для паліяўнічых, так і для ваенізацый насељніцтва, таму што мае затвор, прыцэл, спускавы механізм і ложу вайсковага тыпу.

Вінтоўка ТОЗ новага ўзору (1930 году) больш удасканалена за ранейшы толькі ў адносіне зручнасці набівання: патрон таксама, як і ў новай вінтоўцы Сымірскага дастаткова толькі апусціць у вакно руль-

¹⁾ Глядзі „П. Б.“ № 11-12 за 1930 г.

Арганізаваўшы аблавы,
будзем змагацца з вайкамі.



най каробкі, пасъля чаго патрон уганяюць у ствол засовам. Руля некалькі цяжэй ранейшага ўзору, яна знадворку не канічнай, а цыліндрычнай формы, г. зн. адолькавай таўшчыні па ўсёй даўжыні; такая форма рулі патаняе вытворчасць вінтоўкі. Ложа з кароткім цаўём бяз шомпала. Добрая якасць вінтоўкі: 1) Здатвальнючая кучнасць боя. 2) Добры спуск з папярэднікам і 3) Нівыская цана вінтоўкі (31 руб.). Недахопы канструкцыі: 1) Адсутнасць пад'ёмнага прыцэлу для хуткай установкі прыцэлу па адлегласці, што неабходна на паляванні; той пласцінчаты прыцэл, які ёсьць на вінтоўцы, можна рэгуляваць толькі шрубікам, які паварачваюць рукаяткаю вынутага засову, што прыгодна толькі пры прыстрэлцы, ды пры стралінні ў мішэнь у ціры, таму што падзяленнія на прыцэле няма і вышыню шукаюць кожны раз шляхам прыстрэлкі з лішнім тратай патронаў. 2) Адсутнічае ў засове забясьпечнік, які на паляванні больш патрэбен, чым у ціры. 3) Нізкая пастаноўка верхній антабкі для рамня, у выніку чаго дула рулі кепска ляжыць за плячмі: хістаецца ў бакі, паварачваецца ўніз, наогул вінтоўку насіць на рэмні дрэнна. 4) Адсутнасць пры вінтоўцы шомпала.

Каб вінтоўка стала больш зручнай для палявання, неабходна заказаць для яе новы пад'ёмны на 3-4 дыстанцыі прыцэл, антабку для рулі, эрабіць шыйку ложы пад паляўнічую ангельскую і пакрыць яе чашай. Усё гэта абыходзіцца рублёў у 10-15. Шомпал даводзіцца купіць складны, які можна насіць у торбе, або кішэні. Вядома, яшчэ лепш, калі заказаць новую паўпісталетную ложу з доўгім цаўём і шомпалам, але прыходзіцца даплаціць яшчэ больш.

Сібірская шомпальная вінтоўка з пісочным замком калібраў 6 і 7 мм. хадя каштуе таней (12 руб.), але нярэдка падаецца ў продажы асабліва ў РСФСР і на Поўдні, нязручна для набівання і чисткі і, у выніку расцірання канала рулі шомпала пры набіванні і чистцы, траціць свой першапачатковы кучны бой хутчэй за вінтовак, якія набіваюцца з казённай часткі рулі. Калібр 7 мм. упаўне добры па дробнаму зъверу. Вінтоўка мае толькі сталы не пад'ёмны прыцэл. Пры кожнай вінтоўцы прыкладзена кульная форма, вінтоўка гэта цікава толькі па сваёй крайній таннасці і невялікаму выдатканню на стралінне, таму што кожны стрэл абыходзіцца таней дробнакалібернага патрону.



Пухавіцкія паляўнічы з забітымі на аблаве вайкамі

Вінтоўка Мусіна-Бердана перароблена з трохлінейнай вінтоўкі, так што стрялец патронам быў вяенай Берданы калібра 10,7 мм. (4,2 лініі). У трохлінейную рульную каробку ўстаўлена папярэчная руля Бердана з ранейшым салдацкім пяхотным прыцэлам. Магазынная каробка пашырана на патрону Бердана, вінтоўка можа быць набіта чатырма патронамі, якія ўводзяцца ў вінтоўку па аднаму, без абоймы. Вінтоўкі гэтая ўладаюць здавальняющим па кучнасці боем, але цяжкія, грамоздкі і як экстракцыя, так і падача патронаў хутка псующаца. Кошт—38 руб. Завод ня выпусціў да гэтага часу ні форм для адліўкі куль, ні прыбораў для набіванья гільз, ды і гільз пакуль німа ў продажы. Гатовыя быўлія казённыя патроны Берданы атрымалі нялёгка і адпускаюць іх толькі па некалькі штук. Хаця патрон Бердана пры дапасаваньні розных куль прыгодны як на буйнага, так і на дробнага звера, але цяжкасці з прыпасамі і прыборамі служаць сур'ёзнымі тормазамі да пашырэння вінтоўкі Мусіна-Бердана, якая, пры некаторай пераробцы і палегчанні, магла быць у шмат якіх выпадках практичным паляўнічым аружіем.

З найбольш практичных паляўнічых савецкіх вітовак зьяўляецца паляўнічы карабін ВЕМ. Невялікі калібр (7,63 мм.), насыцільны бой, таны стрэл патронам, зробленым самім стральцом, камбінацыя розных куль для розных мэт, становяць гэтую стрэльбу найбольш універсалнай. Пры патроне „высокай хуткасці“ карабін ВЕМ замяняе сабою дарагія Маўзэры, Манліхеры, Генэлі. Зброя ня цяжкая, зручная, з добрымі прыцэльнімі дапасаваньнямі і вельмі дакладным боем. На жаль, ВЕМ вырабляецца пакуль толькі

аматарскім парадкам, па адзіночнаму заказу іх цяжка атрымаць, але, мусіць, масавы выпуск карабінаў ВЕМ будзе хутка наладжаны і тады ўзор гэтых стане агульна-даступным паляўнічым наразным аружжам.

Наогул з савецкага аружжа тоес-сёе падабраць і падагнаць па свайму густу можна.

У вінтоўцы для меткага страляння са- мае галоўнае—руля, прыцэльнія дапасаваньні, спуск. Ложа, вага стрэльбы маюць другараднае значэнне, але таксама як і зручнасць павінны падабацца стральцу. Эстэтыка тут адбывае не апошнюю ролю. Стралковы спорт і паляванье—элучэнне двух тонкіх мастацтв, якія так блізка стаць да прыроды. Грубое, дубаватае, не-ўдасканаленое аружжа ўносіць нейкі дысананс у мастацтва, шмат што псуеца, шмат чаму перашкаджае.

Але—зброя падобрана. Паляўнічы ў магчымыя кароткі тэрмін павінен стаць добрым стральцом. Неабходны найлепшыя прасцейшыя мэтады самападрыхтоўкі стральца. Зараз кожны працоўны нашага Саюзу мае так мала часу! Час гэтых не-абходна выкарыстаць найбольш лепш, пры найменшым выдатку патронаў.

Уладзімер Маркевіч *


(*Працяг будзе*).

* У першай частцы артыкулу аўтара (11-12 за 1930 год) укралася памылка: замест подпісу Маркевіч надрукавана Макаревіч.

Арганізуем моладзь

на ахову

птах увесну.



Сабакагадоўля

Да пытаньня разъвіцца сабакагадоўлі ў БССР

Мне думаецца, што для пасьпяховага паляваньня на ўсіх зывяроў і птах у БССР нам патрэбны наступныя 5 асноўных парод: гончыя, борзыя і таксы—для зыверавых паляваньняў, і лягавыя і спаніёлі—для паляваньня па пяру. З усіх гэтых парод найбольшае значанье мае ва ўмовах БССР бязумоўна ганчак. Што ж датычыцца борзых, а таксама і такс і спаніёлей, то іх у БССР здаеща няма, калі ня лічыць некалькіх экзэмпляраў па-каёвых сабак гэтай пароды.

Праўда, ёсьць паляўнічыя, якія гаворачу, што ўсё гэта глупства, што з адным ганчаком можна біць і зъвера і птаху, а ўжо самае большае гэта можна трymаць гончых і лягавых. Ды і які паляўнічы можа трymаць цэлы дзесятак сабак? Справа ў тым, папершае, што тут гутарка ідзе не пра асобнага паляўнічага, а пра 30 з лішнім тысяч паляўнічых, а 30-ці тысячам чалавек бязумоўна пад сілу трymаць некалькі свор борзых, некалькі стай гончых і г. д. Ці патрэбна гэта? Так, патрэбна. Пачнем з гончых. Зразумела, што на зайцу (і на лісіц) можна паляўнічыць і з адным ганчаком, трэба толькі, каб гэты ганчак быў добрым ганчаком. Але як быць з вайкамі? Бо дагэтуль Дзяржстрак штогодна выплачвае насельніцтву сотні тысяч рублёў за зынішчаную вайкамі скотіну. А колікі скотіны зынішчаюць вайкі ўсяго па БССР? — Вайкі абыходзяцца Беларусі ў некалькі мільёнаў рублёў у год. А якая барацьба з вайкамі ў БССР? — Выпадковая і вельмі мала да-бычлівая—вайкі не зъмяншаюцца, а штогод прыбываюць у сваёй колькасці. І для таго, каб з вайкамі павесці барацьбу сапраўды і з посыпехам, бязумоўна трэба мець у Беларусі некалькі камплектных паляваньняў, г. зи. некалькі зъверавых (пераважна) стай гончых з некаль-

кімі сворамі борзых пры іх. Толькі такія камплектныя паляваньні дадуць добрыя вынікі па вайках і можна съмела сказаць, што на працягу якіх-небудзь 7 год воўчая небясьпека будзе зусім вязначнай. Паўтараю, што такія камплектныя паляваньні не пад сілу асобным паляўнічым, але яны зусім магчымы паляўнічым аб'яднанням (раённым і інш.). Акрамя таго, трэба зауважыць, што наша руская борзыя (псовая) мае вялікі попыт з боку Японіі, Амерыкі і другіх краін. Наогул, дарэчы, павінен сказаць, што настаў час паляваньне паляепшыць калектыўнасцю, г. зи. зьменшыць да мінімуму ўсякія аднаасобныя, пераважна драпежныя паляваньні і перайсьці да паляваньня калектыўных, бо калектыўнасць у паляваньні кладзе канец драпежніцтву, беспарадку, шкурніцтву.

Якіх гончых нам трэба разводзіць пры гэтых? Гэта справа густу паляўнічых: ці англо-рускіх (якія па зъверавых паляваньнях бязумоўна ідуць на першым месцы) ці „рускіх“ ці іншых парод, важна толькі, каб гэтыя ганчакі былі заводскія. Ганчакі, якіх большасць у нашых паляўнічых — польска - рускія, па-моіму на ўдзячны пакуль матар'ял, бо яны ў большасці сваёй не заводскі і ўяўляюць сабою выпадковыя помесі. Але гэта ня значыць, што з гэтых ганчакоў нельга адабраць лепшых, пародзістых і выдаваці ад іх пэўнага тыпу мэтысаў. Але пра гэта я казаў у другім месцы. Побач з асноўнымі паляўнічымі сабакамі па зъверавых паляваньнях—ганчаком і борзымі—трэба мець і „падсобных“—такс ці фокстэр'е-раў (я асабіста даю перавагу таксам) для выгану лісіц (і барсукоў) з нор, у чым нярэдка бывае неабходнасць.

Што ж датычыцца паляваньня па пяру, дык хоць у нас гэта паляваньне і ня мае прымысловага значэння, тым ня менш і

гэта паляванье без адпаведнага сабакі немагчыма. А адсюль вынік, што і лягавыя сабакі ў загоне не павінны быць. У нас найбольшай папулярнасцю карыстаецца сэтары (ірляндзкая, ангельская, гардона), пойнтэры і (крыху) німецкая лягавыя. Усе гэтыя пароды—добрая і разводіць ту ю іншую пароду з іх—справа густу, адна неабходная ўмова для ўсіх,—каб яны былі заводскімі.

Што-ж датычыца паляваньня на качак, якое ў некаторых месцах БССР мае па крайней меры паўпрамысловы харктар (а пры калектывізацыі паляваньня—баланс паляваньняў на качак будзе яшчэ адчувальней), то гэта паляванье з паляваньня па пяру—трэба выдаеліць, бо лягавыя сабакі для паляваньня на качак ніпрыгодны. Таму ў нас за качкамі паляўні-

чаць з гончымі. Але паляванье з ганчакамі і мала дабычлівае і незаконнае, а гэта—галоўнае. Што-ж датычыца закону, забараняючага паляванье за качкамі з ганчакамі, дык гэты закон, нажаль дагэтуль паўсямесна застасцца „гласом вопиющага в пустыне“, а паляўнічыя ня ведаюць другіх паляваньняў за качкамі, акрамя як з ганчакамі. Трэба спадзявацца, што 1931 г. зъявіца пераломнім годам у гэтых адносінах і выдаўшы закон эмоўгучу паказаць у жыцці аўтарытэт закону.

Але з кім-ж паляўнічыца за качкамі. З ганчаком паляўнічыца нельга па закону, з лягавым нельга таму, што ён прызначаны для другога паляваньня і паляваньня на качак яго псуе, робіць толькі не лягавым. Паляўнічыца за качкамі належыць таму з сабакам, прызначаным для гэтага



Паляванье скончана. Грубяць сабакам.

паляваньня—з 'спаніелем. Гэта маленькі непераборлівы сабака сваёй незамянімай дапамогаю паляунічаму на паляваньні за качкамі апраўдае сябе і заплоціць дорага паляунічаму за сваё ўтрыманьне. Нажаль, гэты сэтэр у нас чамусыці ня ў модзе. Відаць таму, што шмат хто з паляунічых нават ня ведае, што такі сабака існуе ў прыродзе, бо калі-б яны ведалі пра яго існаваньне, дык, бязумоўна, завялі-б яго. Адсюль задача — паляунічай кааперацыі папулярнызация гэтага сабаку, неабходнаға ў нашых умовах—паказам і яго работы на паляваньні за качкамі.

Як-ж развесыці і памножыць нам патрэбныя пароды сабак?

Папершае, шляхам адбору вытворцаў з тых, якія ўжо ёсьць у Беларусі заводскіх палявых паляунічых сабак, і падругое. шляхам закупкі вытворцаў у РСФСР і на Украіне. У Беларусі дагэтуль нічога ня зроблена ні на крок для адбору вартых увагі сабак, нельга казаць, што ў БССР няма добрых паляунічых сабак. Праўда, у нас праведзена некалькі спроб і выставак, але яны не дасягнулі патрэбнай мэты. У 1930 г. праводзілася ў раёнах суцэльнай рэгістрацыі паляунічых сабак з мэтай ізаляцыі паляунічых сабак беспароднай і шкоднай мешчаніны. Але гэта перарэгістрацыя абсалютна не дасягнула мэты адбору і выкарыстання добрых патрэбных паляунічых сабак. Быў у нас і гадавальнік сабак пры ЦП Белкахотхаозу, але дзякуючы няправільнай пастаноўды ў ім справы, ён ня толькі ня даў карысыці да разъвядзення заводскай сабакагадоўлі, але зганьбаваў ідэю яго. Зараз, перад паляунічымі БССР стаіць пытаньне: ці разъвіваць заводскую карысную сабакагадоўлю, або адмовіцца ад яе. Думаю, што ня знайдзецца такога „вумніка“, які-б скажаў, што нам кроўныя палявые сабакі непатрэбны. А раз яны патрэбны, іх трэба гадаваць, але гэта трэба рабіць сур'ёзна і ўмела.

Уперад за ўсё, як сказана вышэй, неабходна адобраць у нас сабак лепшых з тых, якія ёсьць. Для гэтага неабходна правесыці па раёнах палявые спробы і вывадкі. Адны выстаўкі і вывадкі без палявых спроб ня могуць дасягнуць патрэбнай мэты. Адобраўшы лепшых па пароднасці і палявых якасцях сабак, трэба перш-на-перш запісаць у радаслоў-

ную книгу іх, а для гэтага патрэбна мець такую книгу пры ЦП Белкахотсаюзе. У радаслоўную запісвающа, як правіла, сабакі, якія маюць ня менш З кален бяс-спрэчнай радаслоўнай. Выключэнне з гэтага правіла можа быць дана тым сабакам, якія пройдуть на палявых спробах ня ніжэй дыплёму другой ступені і на вывадках — ня ніжэй БСМ. Ды і гэтыя сабакі павінны запісвацца не ў асноўную афіцыйную радаслоўную книгу, а ў дапаможную радаслоўную книгу, якая таксама павінна весьціся для падліку сабак, прызначаных экспертызай заводскімі і палявымі. Сама радаслоўная книга павінна мець два аддзэлы: аддзел палявых і аддзел нявысветленых у палявых адносінах. У аддзеле нявысветленых запісвающа ўсе сабакі, якія маюць бяспрэчныя (завадскія) радаслоўныя па дасягненіі трохмесячнага ўзросту, а ў аддзел палявых запісвающа сабакі заводскія, г. зн. тыя, якія маюць бяспрэчныя радаслоўныя і бытывы на палявых спробах, дзе атрымалі на іх ня ніжэй дыплёму З ступені.

Уласнікі такіх адборных сабак вядуць сваіх сабак на паказаныні сэксуі сабакагадоўлі ці па паказаныні аддзелу сабакагадоўлі Белкахотсаюзу. Уласнік сабакі, які не падпарадкуецца рашэнню сэксуі сабакагадоўлі, выключаецца з саюзу паляунічых.

З мэтай пасьпяховага і шпаркага разъвядзення заводскіх сабак штогод праводзіць раённыя, а потым усебеларускія палявые спробы (садкі-борзы) і вывадкі або выстаўкі. При гэтым апошнія могуць праводзіцца не спэцыяльна, а на палявых спробах перад ці пасля сканчэння спробаў. Калі-ж будуть утварацца выстаўкі спэцыяльна, дык каштоўнымі прызамі прэміруюцца толькі палявые пераможцы, а іншыя, хая-б яны па экстэр'еру занялі першыя месцы, прэміруюцца толькі дыплёمامі. Павінна прэміравацца цэннымі прызамі і шчанячая кляса, прычым у гэтай клясе могуць прэміравацца толькі сабакі, якія атрымаліся ад заводскіх і палявых бацькоў, хая-б гэтыя шчанюкі і не занялі па экстэр'еру першых месц. На ўсебеларускіх палявых спробах і садках, удзельнічаюць у ававязковым парадку ўсе сабакі, якія прыйшлі на раённых спробах на дыплёмы 1, 2 і 3 ступені. На ўсебеларускіх выстаўках у ававязковым парадку

павінны ўдзельніцаць усе сабакі, якія праішлі на раённых выстаўках і вывадках на МСМ і вышэй або на адпаведны дыплюм.

Што-ж датычысь раённых спроб і вывадак, дык на іх у абавязковым парадку павінны ўдзельніцаць усе сабакі, якія маюць бяспрэчныя радаслоўныя і шчанюкі сабак без радаслоўных, але запісаныя ў дапаможную радаслоўную кнігу. Такім чынам, папершае, сабакі не запісных вышэй катэгорый, г. зи. усякая мешаніна, абвішчаецца нібы па-за законам і наўрад ці атрымаецца ад іх патомства—яны пойдуць на ўбыль і на працягу 3—4 год зусім будуть вянішчаны, наадварот, завадзкія, карысныя сабакі будуть памнажашца.

З толькі што сказанага выцякае яшчэ два пытаныні: аб мясцох выставак і спроб і аб экспэртах на іх.

Наладзіць ахову заказнікаў
і запаведніка. Арганізаваным
парадкам адстравляць у іх
драпежнікаў.

Дагэтуль усе беларускія спробы і выстаўкі ўтвараліся ў горадзе Менску, або калі яго, што зусім няправільна, таму што палявыя спробы і выстаўкі ўтвараюцца не для задавальнення гарадзкіх абываталаў, звычайных звяк на ўсякіх выстаўках, а для паляўнічых і іх сабак—уперад за ўсё. Нам кажуць: „утварайце выстаўкі ў якой-небудзь Воршы, бо яна не аплоціца, таму некаму яе будзе наведваць!“—Кепска калі мы ўтвараем выстаўкі, каб зарабіць, а не для таго, каб навучыць людзей і не для таго, каб сур'ёзна, не съпішаючыся адабраць і папулярнізаць лепшыя экспанаты. Месца для выстаўкі і спробы далёка ня глупства. Гэта месца павінна знаходзіцца там, дзе лягчэй за ўсё і бліжэй за ўсё з усіх раёнаў можа съцякацца маса паляўнічых з сваімі сабакамі. Для ўсебеларускіх спроб і выставак найлепшым месцам будзе Ворша. Мена-



віта Ворша съягвае, як у цэнтре усе ліній. Паспрабуйце загнаць, ды яшчэ ў ававязковым парадку, паляўнічых з Полацку ў Менск. Эразумела, калі так скора мы павінны стаць на шлях прымусовага пасылання на спробы і выстаўкі сабак—паляўнічым арганізацыям прыдзеца ўзяць на сябе значную долю выдаткаў па перавозы і кармленыі сабак... Але ўсё гэта пытанье тэхнікі. Важны прынцып, а аблікаркоўваючы прынцып мы павінны сказаць, што, калі мы з спроб і выставак будзем утвараць камэрцыйныя крамкі, ды ня будзем траціць на гэтую справу сродкаў — нічога ад наших выставак і спроб не атрымаем.

Прыбытак ад спроб і выставак ня ўтым, што мы заробім чырвонец на ўвадных билетах і буфэце, а ўтым, што мы выявім лепшых сабак, праз якіх будзем паспяхова паляўнічыць і павысім свой паляўніцкі, заводскі, а значыць экспартны баланс.

Што датычыць пытаньня аб экспэртах, дык з імі ня так дрэнна, як аб гэтым крычаць. Мы выпісваем на нашы выстаўкі і спробы судзьдзяў з Масквы і Ленінграду, трацім на гэта шмат грошей, а ў Маскве ды Ленінградзе выпісваюць з-за мяжы. Усё гэта пустая выдумка. У Беларусі ў кожным раёне знайдуцца людзі, якіх добра ўмеюць разбірацца ў вартасцях сабак як у палявой, гэтак і эксперыентальных адносінах. Знайдзеца ня мала асоб, якія ўпакоіні могуть добра судзіць сабак на ўсебеларускіх спробах і выстаўках. Гэтых людзей трэба толькі падлічыць і ўзаконіць.

Мы чакаем Усерасійскага кіналёгічнага зьезду, а самі чамусыці ня хочам склікаць Усебеларускага кіналёгічнага зьезду. Мы просім „Всекохотсаюз“ зацвердзіць высунутых намі судзей, а калі што, дык ня можем самі іх высунудзіць і зацвердзіць. Неабходна склікаць Усебеларускай кіналёгічны зьезд і зацвердзіць тых судзьдзяў, якія ў нас ёсьць. Потым прасіць „Всекохотсаюз“, каб ён прызнаў бела-

рускіх судзьдзяў, прызнаў сэкцыю сабакагадоўлі пры Белкохотсаюзе, зацвердзіў нашых судзьдзяў і радаслоўную книгу. „Всекохотсаюз“ у гэтых адносінах пойдзе „Белкохотсаюзу“ на сустэреч, бо калі ў нас абуджаеща ініцыятыва ў справе сабакагадоўлі, дык мы гэтай ініцыятывой ававязаны іменна „Всекохотсаюзу“ які ў СССР зьяўляецца піанерам, застрэльшчыкам у справе развязанія сабакагадоўлі.

У заключэнні хачу сказаць, што прышоў час падумаць пра ўтварэнне ўсебеларускіх спробавальных станцыяў для ганчакоў і выжлаў.

З усяго вышэйсказанага самі сабой напрашваюцца наступныя конкретныя прапановы:

1. Зараз-жа павінен быць склікан першы Усебеларускі кіналёгічны зьезд, які павінен распрацаваць цэлы шэраг пытанняў па сабакагадоўлі ў БССР. На гэтым зьездзе трэба ўтварыць выбары ў раёнах. Выбіраюць, зразумела, самых кампетэнтных у сабакагадоўлі таварышоў па 1-2 ад раёну. Ад першых раёнаў у сабакагадоўлі (Віцебскі, Бабруйскі, Менскі, Барысаў) можна выбраць па 4-5 чалавек. Выбранныя на зьезд едуць за кошт раённых арганізацый. Апрача таго аддзел сабакагадоўлі Белкахотсаюзу павінен запрасіць на гэты зьезд таварышоў, якія вядомы ў Беларусі як аўтарытэтныя ў пытаньнях сабакагадоўлі за кошт Белкахотсаюзу, нават у тым выпадку, калі гэтыя таварышы ў раёнах на зьезд выбраныя будуть. Такіх аўтарытэтатаў апроць выбранных у раёнах у БССР знайдзеца ня шмат і цяжкасці запрашэння іх на зьезд ня будзе. Паміж тым яны сваім аўтарытэтам, сваімі ведамі акажуць вялікую паслугу зьезду.

2. Зараз-жа трэба ўтварыць аддзел сабакагадоўлі пры ЦП „Белкахотсаюзу“

3. Неабходна зараз-жа прыступіць да арганізацыі раённых сэкций сабакагадоўлі там дзе іх няма.

Ч. Первабытын.

Зынішчым увесну вайкоў, бадзячых сабак, катоў, каршуноў куратнікаў і птушатнікаў, варон і сарок, балотных луняў у паляўнічых угодзьдзях.

Па таварыствах і ячэйках

На грамадзкі буксір

(Віцебскае таварыства)

Амаль ва ўсіх галінах працы Віцебскага т-ва паляўнічых ёсьць прапрывы.

Пяройдзем да фактаў, па кантрольных лічбах „Белкохотсоюза“ Віцебскае т-ва ва ўдарным квартале 1930 году павінна было загатовіць пушніны на 800 з лішком рублёў. Сума ня вельмі вялікая для такога раёну, як Віцебскі. Фактычнае выкананьне гатаелічбы на 4 студзеня вызначаецца ў 80-85 проц.

Паляўнічая маса на пушназагатоўкі была мобілізавана ня поўнасцю. Увага да гэтага пытання сельчэйкамі звязрталася ад выпадку да выпадку. Замест таго, каб аграварыць заданьне і выпрацаваць канкрэтны плян яго выкананьня на інструкцыйнай нарадзе бюро сельчэек,— праўленыне абмежавалася рассылкай перадрукованага абелінку і на гэтым спынялася, чакаючы—калі выпадкова зьявішча той ці іншы кіраўнік з сельчэйкі. Такія зьявішчы, калі самая моцная вытворчая ячэйка паляўнічых пры шклозаводзе „Ноўка“ не давала ніякіх звестак на працягу больш 3-х месяцаў аб ходзе пушных загатовак, заставаліся бяз усякага рэагаваньня з боку праўлення.

У выніку за ўвесі ударны квартал ячэйка „Ноўкі“ загатовіла пушніны менш, чым на 23 рублі.

Перарэгістрацыя праводзілася ганебнымі тэмпамі. Да канца студзеня перарэ-

гістравалася ўсяго 75 проц. паляўнічых. Апошняе тлумачыцца слабой дзейнасцю бюро сельчэек, недастатковым рэагаваньнем на гэта з боку раённага праўлення і тым, што кожны год адкладаюцца тэрміны для перарэгістрацыі і, калі прыняць пад увагу, што разам з перарэгістрацыяй мы павінна выканаць дырэктывы аб мобілізацыі сродкаў, дык усякая зациянка дрэнна адбіваецца на гэтай справе.

Грошовы стан т-ва таксама патрабуе да сябе ўвагі. Хоць каштарыс і складзен, але праўленыне ім ня кіруеца і па некаторых артыкулах, як, напрыклад, утрыманье штата, ёсьць перавыдатак, бо стаўкі праўленыне вызначае такія, што нявытрымлівае бюджет.

Больш увагі звязртаецца гандлю, чым вытворчай справе.

Пры т-ве ёсьць рамонтная майстэрня зброі, якая ў асобным квартале дала дэфіциту 300 рубл. і каб рэўкамісія не зацікаўлілася гэтай справай, дык невядома, калі-б праўленыне даведалася аб гэтым. Пры праверцы наяўнасці тавару ў майстэрні па становішчу на 1 кастрычніка высыветлілася недастача тавару на 560 р. з лішнім і гэтай справе да гэтага часу ня дана надежнага руху, вінёватыя ня выявіленаы. У майстэрні холадна і працаўнікі, замест працы, грэюцца ў канцэлярыі. Майстар Гэльвах з вучнем (сваім сынам) за гроши ад выручкі майстэрні купілі вэлёсыпэд, адрамантавалі яго і забралі сабе. Рэўкамісія толькі ўскрыла гэты факт і настаяла, каб вэлёсыпэд быў звернуты майстэрні.

Тавары майстэрні перадаваліся бяссыстэмна. Гэта прывяло да таго, што невядома, з каго ўзыскваць за недахоп тавару. Усё гэта сцьвярджжае, што майстэрній ніхто ня цікавіўся.

Справа па трусагадоўлі таксама кульгае. Трусы ўсіх відаў злучаюцца, як самі хочуць—шэншышль з кенгуру, кенгуру з япон-



скім і г. д., які-ж будзе прыплод?! Кормязца трусы вельмі кепска і няправільна, чалавекам „ні а ні бэ“ ня ведаючым у гэтай справе. Клеткі ёсьць, а трусы не разъмешчаны ў іх. Харчамі трусы не забясьпечаны.

Барацьбы з браканьеरствам праўленыне зусім не разгарнула. Таксама аслабла ра-

бота па будаўніцтву паляүнічай гаспадаркі. Культпрацы няма. Бібліятэка мала хто карыстаецца, бо кнігі адпускаць некаму. Падпіска на часопісі праходзіць кепска.

Калі работа праўлення і надалей будзе знаходзіцца ў такім становішчы, добрых вынікаў мы мець ня зможам.

М. Кошка.

Рыхтуемся да вясны

У Брагінскім раёне перарабраны ўсе ячэйкі паляүнічых. Ячэйкі зацікаўлены працай і падрыхтоўваюцца да веснавой работы па ахове і аднаўленьню паляүнічай гаспадаркі. Апроч агульна-грамадзкіх кампаній, ячэйкі вясной разгорнуць барацьбу з браканьеरствам, з бадзячымі сабакамі ды катамі, будуюць ахоўваць месцы гнездаванья птах і зывяроў.

Ячэйкі ўжо і зараз праявілі сябе, і ў нашым раёне кантрольныя лічбы па пушных загатоўках перавыкананы.

Зьбіраюцца сродкі на пабудову дырыжаблю „Клім Варашылау“. Шмат здавалася зайдоў паляүнічымі ў мясцовую сталоўку.

Сідарэнка.

Пагібель цецярукоў

У Рэчыцкім раёне ў гэту зіму шмат загінула пад сьнегам цецярукоў. У раёне Ровенска, Слабодзкага с. с., знайдзена да трыццаці цецярукоў замёрзлымі пад сьнегам.

У Дземеніхаўскім лясњіцтве ляснік Кааратай знайшоў цецярукі і цяцерку яшчэ жывымі, але ўжо ня здольнымі лётаць.

Ляхавед.

Ад рэд. Як усім вядома, цецярукі на-
чуюць пад сьнегам. Калі была адлега,
увечары цецярукі зарыліся ў мяккі мокры
сънег. Раніцай-жа сънег пакрыўся лядком і
цецярукі не маглі праламаць яго коркі.
Як відаць, ад гэтага яны і загінулі.

Рэд.

Забіты чатыры ваўкі.

Пухавіцкай ячэйкай паляүнічых у гэтым годзе былі арганізаваны дзьве аблавы на ваўкоў. На першай аблаве забіта 3 ваўкі,

а на другой толькі адзін; чатыры-ж ваўкі вышлі з аблакаду.

Другая няўдачлівая аблава тлумачыцца тым, што быў недахоп съязжкоў. Ваўкі баяцца людзей менш, чым гэтых съязжкоў і прарваліся праз лінію стральцоў.

Паляүнічы.

Працуе кепска

Старшыня Асіповіцкай сельчэйкі Грабоўскі М., ён жа і член праўлення раёна гарадзішча т-ва вельмі мала звязана з увагі паляүнічай ячэйцы.

Напрыклад, у нашым раёне столькі бадзячых сабак, што трэба прыняць меры. Шмат сабак і шалённых зявілася. Вядома, перш-на-перш гэта справа паляунічага, але іх некаму арганізаваць. Праўда, адночы было забіта 20 сабак, але скучы з іх зняты ня быў і дарэмна гіне пушніна, за якую Дзяржгандль дae грошы.

Кепска праходзіць работа і па ахове дзічы, і па барацьбе з браканьеरамі. Вясна настает, а падрыхтоўкі ніякай.

Трэба ўзяць прыклад з ячэек Лапіцкай, Вераб'ёўскай, Ясенскай і іншых нашага раёну і пачаць працеваць.

Паляүнічы.



За рубяжом

У Швейцарыі

На жэнэўскім возеры на працягу некалькіх год было забаронена паляванье і дзіч ужо прывыкла лічыць гэтая мясцы ўпаўне небясьцечнымі для свайго зімоўя.

Апроч таго „Таварыства сяброў птах“—учынне тут і падкофмку дзічы.

Прафэсар Роберт Консі, які вывучае стан дзічы на Жэнэўскім возеры больш 25 год, паведамляе, што на працягу апошніх 40 год, г. зн. з 1890 па 1930 год на водным просторы возера Леману 578 кв. км. было адзначана больш 32 відаў лапчатаногіх, з іх 18 прыналежыць розным качкам, 5 пягнаням; 2 паморнікам, 4 чайкам, 1 баклан, 2 крохалі.

Ячэйкі яшчэ не арганіза- ваны

У нас (Церакоўскі раён) яшчэ ня ўсюды арганізаваны паляўнічыя ячэйкі. Напрыклад, у саўгасе Пракопаўка—аб'яднаўшы і вёску Пракопаўку можна арганізаць ячэйкі і пачаць працаўцаць, але некаму гэтым заніцаць.

Жан.

Паляўнічыя роўкаўскай ячэйкі

поўнасьцю ўступілі ў калгас

Роўкаўская ячэйка паляўнічых Чарэйскага раёну па сваёй працы зьяўляецца ўзорнай у раёне. Ячэйка налічвае 27 сяброў. З браканьеўствам ужо пакончана даўно. У адказ на шалённую кампанію бржузін „аб прымусовай працы“ ў СССР паляўнічыя роўкаўскай ячэйкі адказалі арганізацый чырвоных абозаў па вывазцы лесу. Увесень 1930 г. ячэйка

У Злучаных Штатах

Новыя абмежаваныя паляваньня

Новы фэдэральны закон, рэгулюючы паляваньне у 51 штаце, вельмі абмяжоўвае, пачынаючы з 1930 году, колькасць дзічы, якая дазвалецца да адстэрэлу паляўнічаму за адзін дзень паляваньня. Максымальная норма ня правышае 15 розных качак і 4 гусей (ранейшая норма прадугледжвала 25 качак і 8 гусей на аднаго паляўнічага ў адно паляваньне).

Паляўнічы ня мае права тримаць у сябе колькасць дзічы, якаю правышае 2-х дзённую норму г. зн. 30 качак і 8 гусей.

таксама вывезла збожжа чырвоным абозам.

Ячэйка мае чырвоны куток. Цалкам усе 27 паляўнічых падпісаліся на пазыку „Пяцігодка ў чатыры гады“ на 127 руб. калектывна, таксама кадектывна выпісалі паляўнічую часопіс. Вызначаны раптаварыствам для ячэйкі плян нарыхтоўкі пушніны і пушсыравіны на 168 руб. сустрэчным плянам ячэйка выканала на 305 руб. 50 проц. ячэйкі складаюць члены калгасаў, з іх 8 сябраў чырвоных партызан. Роўкаўская ячэйка сумесна з ячэйкай Асоавіхіма праводзіць ваенізацыю насельніцтва. Ад роўкаўской ячэйкі ў працы не адстаюць паляўнічыя селіцкай ячэйкі. На сваім агульным сходзе ад 16 II—31 г. паляўнічыя ячэйкі пастанавілі ўсім уступіць у калгас не пазней вясны, але ж пастанову свою выканалі значна раней. Паляўнічыя гэтай ячэйкі ў ліку 26 сяброў уступілі ў калгас „Актывіст“. Астатнія ячэйкі Чачэрскага раёну, бярэце прыклад з вышэй паказаных паляўнічых ячэек!

Бабчонак.

У Канадзе

Інтэнсіўнае разъезвіцьцё земляробства ў Канадзкіх Штатах у афаблівасці Саскачэван і Альберта—патрабавала асушкі шмат балот і даволі вялізарных водой пакрытых плошчай, якія зьяўляюцца адным з лепшых месц вадаплаваючай дзічы ўсёй Паўночнай Амэрыкі.

У выніку — вялізарнае памяшэнне дзічы.

Галоўны інспэктар палявання лічыць, што ў Альберце ў сэзоне 1930 году колькасць гнездаванняў вывадкаў зменшилася больш, чым наполову. Гэта заява вельмі сур'ёзная і Злучаныя Штаты вельмі заклапочны становам гэтага пытання, столькі-ж, колькі і Канада, бо ў час міграцыі вадаплаваючых, колькасць як у Злучаных Штатах залежыць ад зьяўлення іх у Канадзе.

Мусіць Канада прымушана будзе ўтварыць новыя рэзэрвы для аховы вадаплаваючай дзічы, бо па дагавору аб ахове паляўнічых угодзьдзяў, заключаным Канадай і Злучанымі Амэрыканскімі Штатамі—абодвух бакі—абавязаны прымадзь усёмеры, якія-б павялічылі запасы дзічы.

Рынак мяхоў

Спэцыяльная камэрцыйная статыстыка ўстанавіла, што ў 1928 годзе на міравым рынку было ў прадажы больш 348 мільёнаў скур розных свойскіх і дзікіх жывёл. Скур свойскіх жывёл было ў звязаныні—куды больш, чым скур дзікіх жывёл. На першым месцы—трус—200 мільёнаў скур, потым аўчынак 26 мільёнаў, далей кара-куль—750 тысяч, мярлушка—3 мільёны, кавальіных скур—2 мільёны, кошкі—1750 тыс., жарабок—700 тысяч. З скурак дзікіх жывёл на першым месцы—кrot 20 мільёнаў, за ім ідзе андатра—16.500 т., заяц 11 міл., белка—17 міл., опносум—6.500 тыс., фулак—6 міл., скунс—5 міл., аўстралійскі опносум—2,5 міл., гарнастай—2,5 міл., енот—700 тыс., ласка—600 тыс., віскаша—600 тыс., амэрыканская куніца—570 тыс., лясная куніца—і беладушка—240 тыс., выдра—160 тыс., рачны амэрыканскі гарнастай—75 тыс., блакітны писец—23 тыс., шэншила—500 скурак і інш.

М. Зубароўскі.

Выкладаем плян пушных нарыхтовак

Выклікаю ўсіх старшынь райтаварыстваў і сталых загадчыкаў крамамі паляўнічай систэмы кааперацыі на лепшае правядзеніне нарыхтовак кратоў і пацука з тым, каб паляўнічая кааперацыя нарыхтавала ў 1931 г. на менш аднаго мільёну скурак кратоў.

Выклікаю ўсіх старшынь райтаварыстваў і працаўнікоў крам тэрмінова арганізаваць у сельсаветах і калгасах ячэйкі паляўнічых і зборшчыкаў пушмехсыравіны.

Выклікаю загадчыка паляўнічага саўгасу т. Барташа і старшынь райтаварыстваў: Рэчыцкага, Брагінскага, Хойніцкага, Гомельскага, Жлобінскага, Веткаўскага, Чачэрскага, Полацкага, Віцебскага, Бабруйскага, Дрысенскага, Слуцкага, Парыцкага, Барысаўскага, Чэрвеньскага, Сымілавіцкага, Мазырскага, Піятроўскага, Лельчицкага, Магілеўскага, Быхаўскага, Рагачоўскага, Юра-

віцкага, Мсціслаўскага, Клімавіцкага, Крычаўскага, Аршанска, Горацкага, Лепельскага, Койданаўскага, Пухавіцкага, Менскага, Добрамысьлянскага, Бешанковіцкага на хутчэйшае ў камплектаваніне і арганізацыю трусятнікаў, згодна заданню Белкохотсаюза, не чакаючы прысылкі матар'ялу з Украіны і на лепшае правядзеніне мерапрыемстваў па пытанню труса-сагадоўлі, а старшынь апошніх раёнаў выклікаю на арганізацыю трусятніка ў кожным раёне пры калгасах, саўгадах, арцелях, паляўнічых ячэйках і г. д. з мясцовых трусоў, якіх можна здабыць на мясцох на 30 трусоў кожны трусятнік.

Выклікаю ўсіх старшынь т-ваў на лепшае ўцягненіне паляўнічай грамадзкасці па аблугоўванні свайго раённага трусятніка кармамі, матар'яламі і рабсілай.

Р. Сільнікаў.

АБ ЧЫМ ГАВОРЫЦЬ ГРАМАТА

Гэта пачалося тады, калі тэлеграф прыносіў неспакойныя звесткі, калі міжнародны імпэрыялізм, разьбіты Чырвонай арміяй у грамадзянскай вайне зноў падняў галаву.

Гэта было тады, калі наняты буржуазія забойца Каверда разрадзіў свой маўзэр у т. Войкава ў фашысткай Польшчы ў Варшаве.

Гэта было тады, калі кітайскія белабандыты, кіруемыя генэралам Чан-Кай-шы і нанятыя сусъветным імпэрыялізмам хадзелі парушыць граніт савецкіх меж.

Тады ў сэрцах працоўных мас Савецкай краіны нарадзіліся пачуцьці, тады гэтая пачуцьці пасыпелі ў энтузіязм: Даць адпор правакатарам вайны, забойцам Кавердам! Даць адпор белакітайскім бандытам. Узмоцніць абароназдольнасць краіны Саветаў.

Тады трывалаць тысяч працоўных, арганізаваных у саюз паляўнічых, захопленыя гэтым энтузіязмам пачалі збор сродкаў на пабудову самалёту „Паляўнічы Беларусі“.

— Уношу 10 руб. на пабудову самалёту і выклікаю!

— Па выкліку ўношу 10 руб. і выклікаю!

— Уношу 5 руб. і выклікаю — паляўнічы, рабочы завода „Бальшавік“ Усьцінаў.

І сапраўды, бальшавікі: Усьцінаў, Пяцроў, Іваноў — і ўсёх трывалаць тысяч такіх бальшавікоў, працоўных паляўнічых, абыяднаных у саюз паляўнічых запаўнялі цэлья старонкі часопісу „Паляўнічы Беларусі“ з заклікам: уношу і выклікаю, выклікаю і ўношу!

Лічбы расьлі, як на кіноматографічным палатне: пяць тысяч, шасць тысяч пяцьсот, восем тысяч дзесяцьсот і дзесяцьста

дзесяць капеек; потым адразу: пятнаццаць тысяч, дванаццаць дзесяве тысяч, трыццаць...

Часопіс „Паляўнічы Беларусі“ паўтараў, сочачы за ростам лічбаў: „На самалёт сабрана трыццаць тысяч. Сабярэм апошнія пяць тысяч, пабудуем самалёт „Паляўнічы Беларусі“, узмоцнім абарону краіны“.

Урэшце праз Асоавіахім самалёт быў заказаны. Дні ішлі, паляўлічыя чакалі ўбачыць сталёвую „птаху“, „птаху“, пабудованую іх-жа рукамі, якая здольна падыміцца на недасяжную вышыню ў блакітны прастор і ахоўваць межы СССР.

І вось, самалёт пабудован!

У дэнь Чырвонай арміі на авіадроме загудзеў апарат, закруціўся пропэлер. Летнік Шустаў, прызначаны кіраваць самалётам, асядлаў птаху з сталі і лёгка ўскочыў у кабінку. Узяўся за руль, павярнуўся адзін рычажок, другі і засывісьцела „птаха“, лёгка паднялася з зямлі на нацягнутых крылах і панеслася над аэродромам. Вось „птаха“ нясецца над галавой, гудзіць апарат, сипявае пропэлер; „птаха“ становіцца ўсё менш і менш, потым зусім ня відаць, але зноў з'явілася, расьце, расьце; потым з'ніжаецца і склізіць па бліскучаму сънегу. Апарат замёр, пропэлер спыніўся, летнік Шустаў вылазіць з асёданай „птахі“, а на вуснах усъмешка.

Гэта была спроба самалёту.

— Працуе — на яцы! — гаворыць Шустаў.

Так адбылася ўрачыстая перадача ў „Дзень Чырвонай Армії“ № авіацыйнай эскадрылі самалёту „Паляўнічы Беларусі“, пабудаванага на сродкі паляўнічых Баларусі.

А хутка, па волі працоўных СССР паплыве ў паветры і дырыжабль „Клім Варашилаў“.

Бунтар.

„Клім Варашилаў“ будзе пабудован

Па выкліку старшыні Мазырскага т-ва паляўнічых т. Манько ўношу 10 руб. на пабудову дырыжаблю „Клім Варашилаў“. Адначасова выклікаю ўсіх старшынь райтаварыстваў БССР і ўсіх членоў праўлення Белкохотсаузу, а таксама старшыню рэйкамісіі Белкохотсаузу т. Кода і паляўнічазнаўца — экономіста т. Семашку ўнесці на дырыжабль на мениш, як па 5 руб. кожнаму.

Р. Сільнікаў.

Свіяйшайшай Эскадройдай імя Ген. Азарынскага.

ФОМАГАад Беларускага (аюз)
Палітнічай Коопераціі.

У дніпра 13 сакавіка Чырвонай Армія, Беларускі Устаноўкі
(аюз Палітнічай і иншагарадойной Коопераціі /Палітнічую/
Прападоўшчы Чырвонам Фронтам вілець ватны каскет, Беларускі
Беларусі" вагідаваны на подзе 3500 атрымл. беларускага.

Прападоўшчы Герты подаўнікаг, аюз палітнічых заснавае, што
і у будучы час, будзе інформація аб узмоўленіі "белой" кооперації
Чырвонай Арміі вініштва ўсе вэты, спансаройтсве вінсеворы руку,
жыццем 1941.

(аюз) вінансае лёгкіе дары падаўнічым і дары спілков-ледзін

гаеу, лепшия чайкоў Чырвонай Арміі
Палітнічай Беларусі" даўніца вініштвам зодома" Ус. К. П./
і Савецкай Улады на фрэш вініштве гаўд. Вініштве ўсі палітнічым
пушкінам і межхорадынам і вініштвам гаслоў вініштвамі белога Эк-
спеды, шакам вініштвіця трукарадон" і "иншагарадон", з тым как да-
вамарчы Азарыкага вініштва вініштве ён чатыри разы.

Прападнасса самалёт, вініштвіця Беларусі" вініштві, што ў
пушкін гоніла і мішнагородын вініштвам, энташ "самалёту/
Палітнічай Беларусі" будзе вініштвіца, прыходам сіламаркі
і прысе агародын вініштві Калінінскага Губрамоці.

(аюз) Палітнічай вініштві, што Чырвонай Армія і Чырвонам Рад-
дышам Фрет, пад кіраўніцтвам Ус. К. П./, вініштві ще ёе і
подтрымкіні вініштвіе місіи, вініштвічаг, і бедніца-сераднічага
Сялінічча, вініштві перакончнікамі з будучіні вініштве з пікніка-
капітала.

Някай жыве прафаднік і кіраўнік Чырвонай Армія Ус. К. П./!

Някай жыве і вініштвіца Чырвонам вініштві Фрет!

Някай жыве Апоэзіадрыль імя Ген. Азарынскага!

Някай жыве (аюз) Палітнічых беларусі!

Дэлегацыя па перадачы самалёту "Палітнічай Беларусі!"

(стартавы) УП беларускага

/Калініков/

Саракан Рамон К.П.Б./,

/Чечотай/

ЮР. Кіеўскі

/Чечотай/

Сакрат Асафевіч

/Молік/

ЮР. Віце-Ген.

/Семенка/

Прадстаўнік Часопіса

/Семенка/

"Палітнічай Беларусі"

/Семенка/

Члены прафадніна Він-
тага політнічых

/Семенка/

Нам. старшыні УП беларускага

/Семенка/

Ф-го політнічых

/Семенка/

23 лютага 1941

НРБ Беларусь

Пастановы нарыхтоўшчыкаў пушнівы

Нарада нарыхтоўшчыкаў пушніны пастанавіла: для ўзмацнення вясенних пушных нарыхтовак лічыць неабходным паслаць брыгаду з 16 чалавек на 2–3 тыдні, і такім разылікам, каб ахапіць усе раёны і стварыць у іх раёныя штобы садзейнічання, узягнуўшы ў гэту брыгаду ўсю грамадзакасць.

Брыгадзіраў вылучыць: Пушна-сындыкату — 6 ч., Белкаапсаозу — 4 ч., Белкохотсаозу — 4 ч., Белмалжыслугу — 2 ч.

Тэрмін ад'едаў брыгадзіраў 15 сакавіка.

Даручыць т. Марозаву разъмеркаваць раёны паміж брыгадзірамі. На пленуме ЦК ЛКСМБ, які адбудзеца 13 сакавіка, зрабіць інформацыйны даклад аб пушмехнарыхтоўках і ўзделам у гэтай працы камсамолу. Даклад даручыць зрабіць т. Марозаву.

Прасіць Наркампрос, рэдакцыю „Калгасыніка Беларусі”, рэдакцыю „Чырвоная Зьмена”, каб на другое паседжанне штабу авабязкова прыслалі сваіх прадстаўнікоў.

Эт прычыны поўнага адсутнічання па БССР сусыліка і хаміка ёсю ўвагу звярнуць на нарыхтоўку крата, якога нарыхтаваць да аднаго мільёна штук. Што датычыць нарыхтоўкі вадзяного пацуга, то да гэтай нарыхтоўкі прыцягніць рыбацкія арцелі і паасобку рыбакоў.

Да ўсёй працы вясенних нарыхтовак прыцягнуть грамадзакасць: камсамол, школы, наставніцтва, калгасынікаў, батракоў, беднякоў і сераднякоў вёскі.

Стварыць цэнтральны штаб садзейнічання нарыхтоўкам з прадстаўнікоў: ЦК камсамола, Наркампроса, Саюзу Сельгаслесрабочых, газеты „Калгасынік Беларусі”, Пушна-сындыкату, Белкаапсаозу і каандыдата ад Белкохотсаозу.

Першае скліканыне штабу даручыць т. Марозаву.

Пушна-сындыкат распрацаваць інструкцыю лоўлі крата, а таксама інструкцыю па апрацоўцы скур, сабак і кошкі і гэтых інструкцыі распаўсюдзіць у дастатковай колькасці.

Прыняць да ведама запатрабаванне гэтых інструкцый Белкаапсаозам 10.000 шт., Белмалжыслузам 50.000 шт., Белкохотсаозам 10.000 шт.

Лічыць неабходным вылучыць з фонду прэміравання тавар зараз-жа на загатоўку пушніны, якая засталася ў паляўнічых, а таксама і вясенних відаў нарыхтовак. Прэміі даваць за ўсё віды пушніны, а таксама за кошку і сабаку. Асноўная прэміроўка павінна быць з нітак, мануфактуры, мыла, махоркі. Прэмію ўстанавіць у 10%. Эт прычыны пасобных выпадкаў, якія наглядаліся, прэміроўкі рапіратрэставарыствамі ў 100%, прапанаваць БКС дадаць тэрмінова распаряджэнне аб суроўым прытрымліванні прэміровак у 10%.

З фонду мануфактуры для прэміравання здатчыкаў пушмехсыравіны 25% замяніць на ніткі, 5% на махорку і 20% выдзеліць мануфактуры. Увесе гэтых фонду перадаваць непасрэдна ўсім нарыхтоўшчыкам, выключна для падворнае зборкі

пушмехсыравіны. Прамтавары выдаць нарыхтоўшчыкам згодна іх удзельнай вагі ў нарыхтоўках. Астатнія 50% мануфактуры перадаць Белкаапсаозу з тым, каб БКС прыміраваць з гэтага фонду здатчыкаў пушмехсыравіны як здаочым не-пасрэдна систэме БКС, так і па квіткох астатніх нарыхтоўшчыкаў на аднолькавых умовах.

Упаўнаважанаму Пушна-сындыкату дабіцца тэрміновага атрыманні прамтавараў для прэміравання пушмехнарыхтоўак, згодна паведамлення В. П. С.

Адначасова ўсе нарыхтоўшчыкі лічыць, што ў звязку з тым, што (як паказваў вонты) Белкаапсаоз праводзіць прэміраванне аднолькава здатчыкаў, якія здаюць пушмехсыравіну з другімі нарыхтоўшчыкамі, прапаць Наркамгандаль у будучым разъміркоўваць прэміяльныя фонды паміж ўсімі нарыхтоўшчыкамі, што складае лепшыя ўмовы для нарыхтовак і дасыць большы ўзфект.



З г о д а

Белхакотсаюзу з Белкалгасцэнтрам аб узаземаадносінах паляўнічай кааперацыі з калгаснай систэмай

У імэтых устаноўленнях нормальных арганізацыйно-госпадарчых узаземаадносін паміж калгасамі і паляўнічай кааперацыяй, забесьпичаныя правильнай арганізацыі і веденням паляўнічай гаспадаркі, павілічэннем таварыскіх і экспартных працуў паляўнічага промыслу, разьвіццем паштэрнай працы паляўнічай кааперацыі і пашырэннем пабочнай прыбылькоўстваў калгасніку, паміж калгасамі і расцінкамі таварыствамі паляўнічых устаноўленца наступнай згоды:

1. Узаземаадносіны паміж калгаснікамі-паляўнічымі і расцінкамі таварыствамі паляўнічых азначаюцца фактычнай членасткай у паляўнічай кааперацыі.

2. Расцінкі таварыствы паляўнічых арганізауюць пры калгасах паляўнічых ячыкі з калгасонікамі-паляўнічымі, прычым да гэтых ячык прымараўваюць паляўнічых некалгаснікаў (адзінамічнікаў) а тым, каб цэнтр паляўнічай ячыкі быў калгас. Янайкі гэтых працаўцаў не падстаўе "паляванні" з паляўнічых ячыкі" зацверджанага Белхакотсвяю.

3. Расцінкі таварыствы паляўнічых праз пачынкі паляўнічых і асобных паляўнічых арганізауюць пры калгасах грамадзкіх трубчынікі, гадавальнікі звяроў, дайні, сабек і дапомагаюць у інструктаванні іх. Пры чым трубчынікі могуць быць калгасу, калгаснікі вынуждаюцца часткай гаспадаркі калгасу альбо паляўнічай ячыкі, калекцыві паляўнічых, альбо ўсіх паляўнічых.

4. Расцінкі таварыствы паляўнічых прыходзяць мерарыемствы па пасяліцэні паляўнічых і члену калгасаў, шляхам абсталеванні ў калгасах куткоў паляўнічых, страковых тыраў, забесьпичанні паляўнічай літаратурой, дробнакалібернымі стрэльбамі і інш.

5. а) Калгасы здзіўляюць па промысле (паляванні і інш.) сваіх члену-паляўнічых, даочы ім, бяз страты для гаспадаркі, патребную цягавую силу па меры патребнасці.

б) Прымноўце усе іроўкі садзейнічання паляўнічаму таварыству па ўцягненію калгаснікаў-паляўнічых у члены паляўнічай кааперацыі.

в) Аказзаюць практычную дапамогу таварыству паляўнічым у працы на арганізацыі паляўнічай гаспадаркі; у прымяненіі прадстаўляюць рабочую силу па ахове паляўнічай гаспадаркі, дапамагаючы ў барацьбе з бракінёрамі па вытворэнню аблаку на драпежнікаў і інш.

г) Садзейнічаюць паляўнічай кааперацыі па заснаванні пасельніцтва, набуваюць тваркі, страковых спадарыцтва і інш.

д) Садзейнічаюць рабочаму таварыству ў арганізацыі грамадзкіх трубчынікі, трусятшкі і гадавальнікі звяроў і сабек.

6. Збыт усей дабываесмай паляўнічымі пушніна, дзіні і прадуктаў рознога экспарту, за выключэннем прадуктаў, неабходных для патребнасці калгасніку, паляваренца включаючы пры расценках паляўнічую кааперацыю. Калгасы нікакіх самастойных працы па нарыхтоўцы пушніны не вядуць, садзейнічоючы ахватаў гэтага промыслу паляўнічай кааперацыі, спэцыяльна прызначанай для ажыццяўлення гэтай задачы.

7. Прыбылкі калгаснікаў ад паляванні разглядаюцца як прыбылкі ад пабочных промыслу, з адлічэннем ад іх у пелагамы капітал калгасу, згодна звыку пад 3-4 100%. Адлічэнне вытваренія працэсія калгасу, па прадстаўленні паляўнічага таварыства звестак аб прыбылках калгаснікаў, альбо па ўмоде паляўнічага таварыства з калгасамі адлічваюцца рабочымі паляўнічымі таварыствамі пры вытворэнні разліку за здаваемую калгаснікамі прадукцыяй і перадацца калгасу.

Праўленыні Белкалгасцэнтру і Белхакотсаюзу працягваюць расцінкі таварыствам паляўнічых, райкалагасаў, калгасамі і паляўнічымі ячыкамі кіраваніца ў далейшым гэтай згодай.

Правленыне Белкалгасцэнтру Міцькоў.

Правленыне Белхакотсаюзу Сільнікаў.

Увесну разгарнуць трусагадоўлю. Паклапаціца: аб карму на зіму: нарыйтаваць сена, корань-плодаў, зеляніны. Танны корм дасьць танны і прадукт трусятніка.

ЦАНА 30 коп.

А Л Я Ў Н I Ч Ы

597

Беларусі

